СЛУЖБА
І ПОБЫТ СЯМ'І
МІЛІЦЫЯНЕРАЎ 6

УПРЫГАЖЭННІ
ДЛЯ МОДНЫХ
БЕЛАРУСАК 12



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на родна мове

ЗВЯЗДА

30 КАСТРЫЧНІКА 2019 г. СЕРАДА № 207 (29074)

ЦЫТАТА ДНЯ

**Анатоль ХАЦЬКО,
міністр сельскай гаспадаркі і харчавання:**

«На папярэдняй сустрэчы з міністрам сельскай гаспадаркі Расіі мы ўзгаднілі, што дзесьці ў лістападзе—снежні павінны падпісаць балансы паставак на 2020 год. Будзем зыходзіць з нашых дамоўленасцяў, з планаў па павелічэнні вытворчасці жывёлагадоўчай прадукцыі ў натуральным выражэнні. Будзем планаваць балансы паставак з пэўным ростам у параўнанні з 2019 годам. Мы рухаемся да павелічэння паставак як з боку Расіі да нас, так і з нашага боку на расійскі рынак. Абодва бакі імкнуцца да захавання прагнозных балансаў на 2019 год. На сёлета ў нас былі запланаваны пастаўкі каля шасці мільёнаў тон малака. Гэтыя лічбы крыху карэктуюцца па асобных таварных пазіцыях. Па адных мы падыходзім да выканання, па іншых падцягваемся».

ВЫКЛІК ДЛЯ КРАІНЫ І ГРАМАДСТВА

Новыя меры барацьбы з наркотыкамі павінны быць прынятыя да 1 студзеня 2020 года

Такое даручэнне Аляксандр Лукашэнка даў на нарадзе па пытаннях працідзеяння распаўсюджванню і прафілактыкі наркаманіі. У ёй прынялі ўдзел кіраўнікі ўрада, профільных ведамстваў і судзейскага корпуса.

МІЛЬЁНЫ Ў ПАЛОНЕ

«Да гэтай важнай, рэзананснай тэмы за апошнія пяць гадоў мы вяртаемся неаднаразова. Праблема з'яўляецца сур'ёзным выклікам для ўсёй сусветнай супольнасці. Мы тут не прыклад», — сказаў Прэзідэнт.

Па ацэнках ААН, наркотыкі цяпер ужывае кожны 20-ы чалавек на планеце — прыкладна 250—300 мільёнаў чалавек. Гэта колькасць людзей, супастаўная з насельніцтвам Вялікабрытаніі, Германіі, Італіі і Францыі разам узятых. Штогод ад наркотыкаў гіне звыш 200 000 чалавек.

«Прынятыя ў Беларусі ў 2014 годзе сістэмныя меры дазволілі нам пераламаць сітуацыю. Нам удалося паставіць заслон на шляху распаўсюджвання сінтэтычных прэпаратаў, так званых спайсаў, асноўнымі спажыўцамі якіх была моладзь. Значна ўзмоцнена крымінальная адказнасць за незаконны абарот наркатычных рэчываў і псіхатропаў. У выніку нам удалося стабілізаваць абстаноўку», — падкрэсліў беларускі лідар.

За мінулыя пяць гадоў колькасць нарказлачынстваў у краіне скарацілася ў 1,5 раза, а ўчыненых з удзелам непаўналетніх — прыкладна ў пяць разоў (з 466 у 2014 годзе да 97 у 2018 годзе).

СТАР. 2

Фота БелТА.

ДУШЭЎНЫ АБУТАК

Хутка зіма, і майстры-шапавалы пачынаюць валіць воўну і біць валёнкі. Яны робяць белы, шэры, карычневы, чорны, мяккі, утульны, цёплы традыцыйны зімовы абутак.

— У добрых валёнках саграваецца і душа, — кажуць Уладзімір і Марыя МІЧКОВЫ — прадаўжальнікі беларускага шапавальства.

Уладзімір Андрэевіч і Марыя Якаўлеўна жывуць у вёсцы Гняздзілава Бешанковіцкага раёна, на беразе Дзвіны. Яны ўжо на пенсіі, але для іх умелых рук цяпер пачаўся цяжкі, як яны прызнаюцца, працоўны сезон, які працягнецца да апошніх маразоў, да апошняга снегу. І вясковыя, і гарадскія жыхары Віцебшчыны яшчэ не страцілі «смак» да гэтага «душэўнага» абутку і заказваюць Мічковым эксклюзіўную валеную прадукцыю. Такіх майстроў, як Уладзімір Андрэевіч і Марыя Якаўлеўна на Падзвінні засталіся адзінкі...

**Анатоль КЛЯШЧУК,
фота аўтара.**

СТАР. 13

Сумесны праект „Звязды"
і Міністэрства па надзвычайных сітуацыях
ЖЫВІЦЕ Ў БЯСПЕЦЫ!

«ЗВЯРТАЙ УВАГУ, ШТО РОБЯЦЬ ПЕРСАНАЖЫ!»

Як ратавальнікі тлумачаць правілы бяспекі

Гэтымі днямі ў краіне праходзіць акцыя «За бяспеку разам». Ратавальнікі і прадстаўнікі іншых зацікаўленых ведамстваў і арганізацый абыходзяць дамы шматдзетных сем'яў, адзінокіх старых... Час, калі пакуль яшчэ трымаецца цёплае надвор'е і няма патрэбы вельмі часта карыстацца тымі ж печкамі або электрапрыборамі, — ідэальны для такога абыходу.

— Мы пастараемся наведаць як мага больш людзей, якія адносяцца да сацыяльна ўразлівых катэгорый, — кажа **начальнік Смалявіцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях Мікалай НАВУМІК.** — Гэта шматдзетныя сем'і, адзінокія, інваліды, удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны — усе тыя, хто мае патрэбу ў дадатковай увазе не толькі з нашага боку, але і з боку іншых службаў.

СТАР. 10

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

КОРАТКА

- Беларусь разлічвае па выніках года экспартаваць сельгаспрадукцыі на $5,5 млрд.
- **Страхавыя ўклады ў Беларусі ў студзені — верасні выраслі да Br1 млрд.**
- Больш за 130 навукоўцаў з 6 краін прымуць удзел у першым міжнародным кангрэсе па беларускай мове «Беларуская мова — галоўная гісторыка-культурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы», які адкрыецца ў Мінску 31 кастрычніка.
- **Студэнт з Горак угнаў машыну, каб не спазніцца на заняткі.**

ISSN 1990 - 763X

ВЫКЛІК ДЛЯ КРАІНЫ І ГРАМАДСТВА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Колькасць смерцяў ад перадазіровак наркотыкамі ў Беларусі ў 14 разоў ніжэйшая, чым у Літве, і аж у 72 разы ніжэйшая, чым у ЗША. Апошні выпадак гібелі падлетка ад перадазіроўкі адбыўся ў 2014 годзе.

«Аднак, нягледзячы на прыведзеныя паказчыкі, асаблівых падстаў для самазаспакаення няма. Вы памятаеце, што мы, звяртаючыся да праблемы наркотыкаў, часта казалі пра тое, што ідзём па нязведанай цаліне. Такіх комплексных мер ніколі ні адна краіна, а тым больш Беларусь не прымала ў сферы барацьбы і прафілактыкі абароту наркотыкаў. І мы тады прынялі рашэнне, што да гэтага пытання прыкладна праз пяць гадоў вернемся, прааналізуем практыку і калі неабходна, прымем дадатковыя меры. Што мы сёння і спрабуем зрабіць», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Ён вызначыў тэрмін — да 1 студзеня 2020 года кропкі над «і» павінны быць пастаўлены.

Скарыстацца зручнай лагістыкай нашай краіны імкнуцца і наркакартэлі. «Паслабляць ціск на суб'екты наркатрафіка і ўвогуле, пастаўшчыкоў наркотыкаў, мы не маем права. Калі хоць на імгненне мы пра гэта забудзем, наша краіна патоне ў гэтых праблемах і ў гэтым страшным зеллі», — папярэдзіў Аляксандр Лукашэнка.

За мінулы год праваахоўнікамі перахоплена на мяжы амаль паўтоны гашышу. Не спыняюцца спробы зноў «падсадзіць» нашых людзей на сінтэтычныя наркотыкі. Адных амфетамінаў і іншых псіхатропных рэчываў канфіскавана звыш 36 кілаграмаў.

НЕДЗІЦЯЧЫЯ ГУЛЬНІ

Кіраўнікі злачынных груп, каб уцягнуць моладзь у распаўсюджванне наркотыкаў, актыўна выкарыстоўваюць электронныя пляцоўкі: сумнеўныя сайты, месенджары.

«Падлеткі згаджаюцца на ўгаворы невядомых ім асоб у сеціве інтэрнэт зрабіць аднудзве закладкі, не разумеючы толкам, у што ўвязваюцца, а потым атрымліваюць вялікія тэрміны. Натуральна становяцца саўдзельнікамі збыту і ўжывання наркотыкаў з усімі выцякаючымі наступствамі, — адзначыў Прэзідэнт. — Падкрэсліваю, прынцып няўхільнасці пакарання павінен працаваць перш за ўсё ў дачыненні да кіраўнікоў арганізаваных груп і аптовых звёнаў наркатрафіка. Не можаце самі дастаць гэтых дзялкоў, калі яны знаходзяцца дзесьці за мяжой, — тады задзейнічайце міжнародныя каналы і іншыя вядомыя ў рабоце спецслужбаў метады. Зрабіце ўсё магчымае, каб ліквідаваць злачынную сетку цалкам».

Аляксандр Лукашэнка прапанаваў увесці практыку, у адпаведнасці з якой усе крымінальныя справы па наркотыках, учыненыя ў складзе арганізаваных груп, павінны знаходзіцца на асаблівым кантролі ў органах пракуратуры.

«Нядаўна мы ўнеслі папраўкі ў Крымінальны кодэкс. Змяненні даюць судам магчымасць больш гнутка падыходзіць да назначэння пакарання. Дарэчы, за змякчэнне пакарання ў такім памеры, як мы прынялі рашэнне, прасілі так званая ці то партыя, ці то грамадская арганізацыя, ці яшчэ штосьці, маці», — расказаў Прэзідэнт.

Ён акцэнтаваў увагу, што ў людзей не павінна быць сумненняў у справядлівасці і абгрунтаванасці прымаемых судовых рашэнняў. Галоўная задача суда — старанна разабрацца ў сітуацыі і прызначыць адэкватнае абставінам справы пакаранне.

«Таму, калі трэба дадаткова сарыентаваць судзейскі корпус у частцы аднастайнага прымянення закона, давайце растлумачым адпаведныя пытанні на ўзроўні самога суда ці Пленума Вярхоўнага Суда», — параіў Аляксандр Лукашэнка.

Заклікае ён не забывацца пра пытанні забеспячэння занятасці і падтрымкі людзей, вызваленых з месцаў пазбаўлення волі: «Яны — нашы грамадзяне, мы павінны дапамагчы ім вярнуцца да нармальнага жыцця і не дапусціць вяртання зноў у злачыннае асяроддзе».

БАР'ЕРЫ Ў СВЯДОМАСЦІ І ІНТЭРНЭЦЕ

Па словах Прэзідэнта, адкрыта кульгае работа па прафілактыцы наркаманіі. «Я неаднаразова казаў: пакуль будзем змагацца толькі з наступствамі, а не з прычынамі, карэннага паляпшэння сітуацыі мы не даб'ёмся», — сцвярджае лідар краіны.

Аляксандр Лукашэнка прывёў прапановы для барацьбы. Сярод іх — дзеянне на апярэджанне, антынаркатычная прапаганда, але найбольш важны інструмент — усведамленне небяспекі грамадзянамі.

«Самы эфектыўны бар'ер на шляху распаўсюджвання наркотыкаў — гэта іх татальнае непрыманне грамадствам. Не будзе попыту, не будзе і прапаноў. Нам гэтага неабходна дабівацца», — упэўнены Прэзідэнт.

Наркаманамі ў большасці выпадкаў становяцца маладыя людзі, якія не ўсведамляюць да канца небяспеку, якую тояць у сабе наркатычныя прэпараты. Таму дзейнічаць неабходна на апярэджанне па лініі ўстаноў адукацыі, аховы здароўя і сям'і.

Важнае значэнне мае ўдасканаленне антынаркатычнай прапаганды з улікам інтарэсаў моладзі. Тут варта актыўна падключаць традыцыйныя СМІ, сацыяльныя сеткі і іншыя віды папулярных у падлеткаў інтэрнэт-рэсурсаў, адзначыў Прэзідэнт. «Сістэма работы, якая склалася, па супрацьдзеянні распаўсюджванню наркотыкаў і прафілактыцы наркаманіі выклікае актыўнае абмеркаванне ў нашых людзей. Асабліва абмяркоўваюць і рыдаюць так званыя «Маці 328», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Па яго даручэнні ў Адміністрацыі Прэзідэнта праведзена некалькі сустрэч з роднымі асуджаных за нарказлачынствы. «Маці правільна засяроджваюць увагу на неабходнасці больш эфектыўнай работы з моладдзю па прафілактыцы нарказлачыннасці і наркаманіі. Прапаноўваюць нам прафілактыку болей актыўна весці, але забываюць, што ім самім трэба было гэтай справай займацца ў сям'і», — канстатаваў Аляксандр Лукашэнка.

Ён даў даручэнне старанна вывучыць гэтыя прапановы і прыняць неабходныя меры, бо яны як маці вастрэй адчуваюць гэтую праблему, — людзі на справе павінны бачыць вынік.

«Хачу пачуць ад вас, наколькі дзейсна мы можам супрацьстаяць сёння наркагандлю? Што неабходна для павышэння выніковасці гэтай работы? Якія меры трэба прыняць для ўдасканалення прафілактыкі наркаспажывання, лячэння і рэабілітацыі нарказалежных асоб?», — звярнуўся Прэзідэнт да прысутных на нарадзе кіраўнікоў урада, профільных ведамстваў і судзейскага корпуса.

Пры ўрадзе функцыянуе адмысловы Міжведамасны савет па папярэджанні наркаманіі. Пра яго дзейнасць расказаў кіраўнік, намеснік прэм'ер-міністра Ігар Петрышэнка.

У тэму

«Аслаблена барацьба з тымі, хто распаўсюджвае, арганізуе пастаўкі, займаецца гэтым у інтэрнэт-прасторы. Будзем узмацняць падраздзяленні інтэрнэт-разведкі, каб паспяхова змагацца на гэтым полі. Бескантактавыя спосабы распаўсюджвання — новая пагроза, і мы з ёй будзем змагацца, адэкватна падладжваючыся пад яе», — сказаў пасля нарады міністр унутраных спраў Юрый КАРАЕЎ.

Марыя ДАДАЛКА.

❍ У тэму

Старшыня Следчага камітэта Беларусі Іван НАСКЕВІЧ паведаміў журналістам, што расследаванне крымінальных спраў, звязаных з наркотыкамі, — адзін з асноўных кірункаў дзейнасці камітэта. Для гэтага нават створаныя спецыялізаваныя падраздзяленні ў цэнтральным апараце і ўпраўленнях па абласцях.

Па словах старшыні Следчага камітэта, сёлета за дзевяць месяцаў скончана ў вытворчасці і накіравана ў суд больш за дзве з паловай тысячы крымінальных спраў па ўсіх частках артыкула 328 Крымінальнага кодэкса.

«Відавочна, што самастойна расследаваць цяпер крымінальныя справы, асабліва звязаныя з арганізаванымі злачыннымі групамі, па распаўсюджванні наркотыкаў у трансгранічным фармаце, — вельмі няпроста. Таму мы вельмі актыўна прыцягваем у нашы працэсы міжнароднага прававога супрацоўніцтва, кантактуем з калегамі з Расіі, Еўрапейскага саюза, Агенцтвам па барацьбе з наркотыкамі Злучаных Штатаў Амерыкі», — праінфармаваў Іван Наскевіч.

У размове з журналістамі **міністр аховы здароўя Уладзімір КАРАНІК** адзначыў, што ў службе, якая ў першую чаргу мусіць займацца лячэннем і медыцынскай рэабілітацыяй нарказалежных, як нідзе разумеюць, што найбольш эфектыўны метад барацьбы з наркаманіяй — прафілактыка. Для рашэння гэтай задачы медыкі цесна працуюць з педагогамі. Але пачынаецца ўсё з сям'і, упэўнены міністр.

«Павінны бацькі звяртаць увагу, каб менавіта першасны кантакт падлетка ці маладога чалавека з псіхаактыўнымі рэчывамі не застаўся незаўважаны. Тут ужо нашы псіхатэрапеўты, псіхолагі акажуць дапамогу. І ў гэтым выпадку ёсць гарантыя фактычна, што залежнасць не разаўецца і чалавек з гэтай бядой больш не сутыкнецца», — сказаў Уладзімір Каранік.

Ён нагадаў, што ў Беларусі зварот да псіхіятра-нарколага не падразумявае абавязковай пастаноўкі на ўлік. Ён можа быць ананімны.

Разам з тым міністр аховы здароўя згадзіўся, што не заўсёды ў насельніцтва хапае інфармацыі. Напрыклад, не кожны ведае, што амаль ва ўсіх дзяржаўных аптэках і крамах медтэхнікі можна набыць тэсты для вызначэння ўжывання найбольш распаўсюджаных псіхаактыўных рэчываў.

«Мы распрацавалі метадычныя рэкамендацыі, каб педагогі ў школах маглі вызначыць прыкметы ўжывання дзецьмі псіхаактыўных рэчываў», — паведаміў Уладзімір Каранік.

Па яго інфармацыі, лячэнне нарказалежных — вельмі складаны працэс нават з прымяненнем самых сучасных методык. У свеце частата рэцыдываў дасягае 80—85 працэнтаў.

Варвара МАРОЗАВА.

«ДАЖЫНКІ» ПА ПОЎНАЙ ПРАГРАМЕ

Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў скончыць восеньскія палявыя работы да 7 лістапада

Тэму нарады па ходзе сельскагаспадарчых работ Прэзідэнт назваў «прынцыповым пытаннем, без якога краіна жыць не можа». Прычым, па ўсім відаць, не толькі наша краіна — у Расіі не ўрадзіла грэчка, ды і Украіна зацікаўлена ў беларускай бульбе. Сёння нашы аграрыі гатовыя накарміць не толькі сябе, але і суседзяў. Але гэта не час расслабляцца.

Пачынаючы пасяджэнне, Аляксандр Лукашэнка перш за ўсё паставіў прысутным задачу ажыццявіць комплекс мерапрыемстваў і работ, якія не цярпяць адкладу.

«У нас звыклі да таго, што ўборка ўраджаю заканчваецца, калі ўбіраем збожжавыя каласавыя, у жніўні. Гэта не так: убраць збожжавыя каласавыя — гэта самае простае, што можа быць у сельскай гаспадарцы. А потым застаецца велізарны масіў кукурузы — на сілас і асабліва на зерне, застаюцца буракі, бульба. Застаецца агародніна, пладовыя і гэтак далей. Гэта мільёны і мільёны тон, якія трэба ўбраць з поля і перавезці ў сховішчы ці прадаць», — запатрабаваў руплівасці Прэзідэнт.

Да таго ж, нагадаў ён, трэба аддаць увагу азімым. Надвор'е сёлета садзейнічала іх нармальнай вегетацыі і добраму стану да зімоўкі. Сярод надзённага — і ворыва глебы пад зябліва. Гэта, лічыць кіраўнік краіны, самае «вузкае» месца.

«Засталося зусім няшмат плошчаў, якія мы мусім убраць, але тым не менш маё ўражанне: нягледзячы на тое, што іх няшмат, расслабіліся ў канцы ўборкі. Што да пад'ёму зябліва, тут проста халатнае стаўленне», — даў ацэнку Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка паведаміў, што спецыяльна асабіста паназіраў за некаторымі палямі ў Мінскім раёне, Мінскай вобласці. І пасля абеду ў пятніцу, у суботу і нядзелю не ўбачыў, каб хтосьці араў.

«А гэта два з паловай дні! Колькі можна падняць за гэты час зябліва. Усё гэта проста: палову поля ўзаралі да сярэдзіны пятніцы, на гэтых палях ніводзін трактар не з'явіўся. І два з паловай дні палова поля ўзарана, палова — не. У панядзелак усё ўзаралі, дааралі. Гэта сведчыць аб тым, што адпачывалі два з паловай дні. Я разумею, людзі стаміліся, нагрузка велізарная. Але заўтра зіма будзе, адпачнём. У сялян жа было заўсёды так», — падкрэсліў лідар дзяржавы.

Ён адназначна папярэдзіў: пасля 7 лістапада ўсе восеньскія работы ў сельскай гаспадарцы павінны быць скончаны. У прыватнасці, Прэзідэнт паставіў задачу канчаткова ўбраць ільнотрасту, кукурузу на зерне, бульбу, што засталася.

«Сёння добрая цана, Украіна ў чарзе стаіць дзеля набыцца бульбы. Запоўніце сховішчы — і не толькі як стабілізацыйны фонд для свайго насельніцтва на зіму, але і каб прадаць пазней, увесну, па добрай цане, гэту бульбу», — звярнуўся да ўдзельнікаў нарады Аляксандр Лукашэнка. Такія ж патрабаванні ў яго і да ўборкі агародніны.

Асабліва кіраўнік краіны звярнуў увагу на грэчку, якой сабралі менш, чым летась, з-за неўраджаю. «У Расіі грэчкі няма ўвогуле. Майце на ўвазе, што гэта грэчка ўся пойдзе ў Расію. І мы застанёмся з мінімумам грэчневых круп і з высокімі цэнамі. Не дай бог, гэта адбудзецца па цэнаўтварэнні», — папярэдзіў Аляксандр Лукашэнка.

Да 7 лістапада асноўныя сельгасработы будуць выкананы. Пра гэта паведаміў журналістам намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Уладзімір Дворнік. Ён падкрэсліў, што неабходным аб'ёмам прадуктаў харчавання краіна забяспечана на сто працэнтаў. Асноўная задача — не дапусціць высокіх цэн для спажыўцоў, прынамсі, каб цэны не перавышалі суседскія.

На нарадзе ў Палацы Незалежнасці абмеркавалі таксама пытанні экспарту.

«Мы вырабляем нашмат больш, чым можам спажыць самі. Таму мы сочым, і экспарт — важная задача, якая ставіцца дзяржавай. На сёння мы маем па васьмі месяцам больш за тры мільярды выручкі. Па выніках года бачым, што мусім мець не менш за 5,5 мільярда долараў. Аб'ём экспарту сёлета таксама ацэньваем каля 104 працэнтаў да ўзроўню мінулага года ў галіне прадуктаў харчавання», — паведаміў віцэ-прэм'ер.

Што да грэчкі, пытанне па якой узняў Прэзідэнт, Уладзімір Дворнік падкрэсліў: у Расіі недаатрымалі каля 20 працэнтаў ураджаю, у Беларусі маецца запас дзяржзаказу.

«Дзяржава будзе трымаць руку на пульсе, каб нейкіх скачкоў, рэзкіх павышэнняў цэн на гэты прадукт не было. Цана на расійскім рынку і на нашым рынку практычна аднолькавая, таму я не думаю, што будуць нейкія скачкі і вываз гэтай прадукцыі», — заключыў намеснік прэм'ер-міністра.

Варвара МАРОЗАВА.

Будзьце ў курсе

З 1 лістапада павышаецца БПМ

З пачатку наступнага месяца ў сувязі са змяненнем бюджэту пражытачнага мінімуму (нагадаем, з 1 лістапада БПМ устаноўлены ў памеры 231,83 беларускага рубля ў сярэднім на душу насельніцтва) зменіцца памер цэлага шэрагу выплат і дапамог.

Павялічацца мінімальныя працоўныя і сацыяльныя пенсіі і некаторыя надбаўкі

Гэта датычыцца надбавак, павышэння пенсій і даплат асобам ва ўзросце 75 гадоў і старэй, якія атрымліваюць пенсіі ў органах па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, а таксама дапамог па доглядзе за інвалідам 1-й групы або чалавекам, які дасягнуў 80-гадовага ўзросту.

- Мінімальная пенсія па ўзросце (без уліку даплаты ў памеры 20 % ад сярэдняй зарплаты) складзе 57,96 руб.
- Сацыяльная пенсія інвалідам 1-й групы, у тым ліку інвалідам з дзяцінства, — 255,01 руб.
- Сацыяльная пенсія інвалідам з дзяцінства 2-й групы — 220,24 руб.
- Сацыяльная пенсія інвалідам 2-й групы (акрамя інвалідаў з дзяцінства), дзецям у выпадку страты карміцеля — 197,06 руб.
- Сацыяльная пенсія інвалідам 3-й групы — 173,87 руб.
- Сацыяльная пенсія дзецям-інвалідам да 18 гадоў пры першай ступені страты здароўя складзе 185,48 руб., пры другой ступені страты здароўя — 197,06 руб., трэцяй ступені — 220,24 руб., чацвёртай — 255,01 руб.
- Даплаты да пенсій непрацуючым пенсіянерам, якія дасягнулі 75 гадоў, — 43,47 руб., 80 гадоў — 57,96 руб.

Павялічацца некаторыя дзіцячыя дапамогі

У сувязі са змяненнем БПМ з 1 лістапада таксама зменіцца памер аднаразовых выплат у сувязі з нараджэннем дзіцяці. Ён залежыць ад бюджэту пражытачнага мінімуму.

Аднаразовая дапамога ў сувязі з нараджэннем першага дзіцяці складзе 2318,3 руб. (10 БПМ), другога і наступных дзяцей — 3245,62 руб. (14 БПМ); па доглядзе дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў — 231,83 руб. (1 БПМ); на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў — 115,91 руб. (0,5 БПМ); на дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў, інфіцыраваных вірусам імунадэфіцыту чалавека, — 162,28 руб. (0,7 БПМ).

Святлана БУСЬКО.

Ну і ну!

МУЖЧЫНА АДМОВІЎСЯ З'ЯЗДЖАЦЬ З ДАЧЫ

За гэта яго... прывязалі да дрэва

Муж і жонка з Гродна, якім пайшоў ужо шосты дзясятак гадоў, развяліся яшчэ ў мінулым дзесяцігоддзі, але жылі разам у агульнай кватэры, асабліва не лаючыся.

Аднак адносна нядаўна жанчына пасябравала з двума маладымі людзьмі 1989 года нараджэння, з якімі перыядычна выпівала. У нейкі момант уся гэтая кампанія прыняла рашэнне, што былы муж новай знаёмай лішні ў кватэры, і выказала яму «пажаданне» пакінуць памяшканне. Як паведамляе аддзяленне інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Гродзенскага аблвыканкама, мужчына вырашыў не канфліктаваць і з'ехаў жыць на дачу ў Гродзенскі раён. Аднак і гэтага было мала: былая жонка са сваімі новымі сябрамі адправілася туды і стала выжываць пацярпелага і адтуль. З першага разу канчаткова дамагчыся мэты не атрымалася. Ужо на другі дзень падазраваныя зноў прыйшлі на дачу.

Былы муж сам адчыніў дзверы няпрошаным гасцям, жанчына ж вырашыла асабіста не ўдзельнічаць у працэсе. Пасля дзесяціхвіліннай гутаркі мужчына адмовіўся пакідаць дачу, тады зламыснікі папрасілі яго паказаць дарогу да чыгуначнай станцыі. Дарогай падазраваныя накінуліся на грамадзяніна і... прывязалі яго скотчам да дрэва, а самі пазней уцяклі.

Пацярпелы прыблізна праз гадзіну вызваліўся самастойна, дабраўся да суседзяў па дачах і з іх тэлефона паведаміў пра тое, што здарылася, у міліцыю. Праваахоўнікі ўстанавілі месцазнаходжанне падазраваных: яны хаваліся на здымнай кватэры ў абласным цэнтры, там і былі затрыманы. Іх супрацьпраўным паводзінам дадзена прававая ацэнка. Крымінальная адказнасць за падобныя дзеянні прадугледжана па артыкуле «Незаконнае пазбаўленне волі».

Сяргей РАСОЛЬКА.

Блізкая ўлада

Дробных пытанняў падчас асабістых прыёмаў грамадзян не бывае

22 чалавекі запісаліся на прыём да памочніка Прэзідэнта — інспектара па Брэсцкай вобласці Анатоля МАРКЕВІЧА ў Баранавіцкім райвыканкаме.

Правядзенне прыёмаў і прамых тэлефонных ліній, па словах Анатоля Маркевіча, дапамагае глыбей даведацца праблемы, якія хвалююць людзей. «Я лічу, што дробных пытанняў тут не бывае, бо кожны чалавек прыходзіць са сваёй канкрэтнай сітуацыяй, у якую ён трапіў па розных прычынах. І вельмі важна ні ў якім разе не падыходзіць фармальна да абмеркавання гэтых пытанняў, таму што часам, здавалася б, радавы выпадак выводзіць на сур'ёзную праблему, якую трэба вывучаць больш глыбока і больш дэталёва», — адзначыў памочнік Прэзідэнта.

Фота БелТА.

Як перадаў карэспандэнт БелТА, такія пытанні падчас гэтай сустрэчы таксама прагучалі. Так, медсястра з Баранавічаў, якая адна выхоўвае дзіця-інваліда, прапануе даваць такім мамам дадатковы выхадны да заканчэння вучобы іх дзяцей. Пытанне знаходзіцца ў кампетэнцыі заканадаўцаў. «Жыццё больш шматграннае, чым нарматыўныя дакументы, у заканадаўстве ўсё не прапішаш. Так, мы павінны абавязкова кіравацца адпаведнымі актамі. Але, разам з тым, асобныя жыццёвыя сітуацыі патрабуюць карэкціроўкі нашага ўзаемадзеяння», — сказаў Анатоль Маркевіч.

Усяго на прыём запісаліся 22 чалавекі, а падчас прамой лініі памочнік кіраўніка дзяржавы адказаў больш чым на дзясятак пытанняў. Ужо падчас зносін з людзьмі ён карэктаваў свае планы на заўтра. «Не па ўсіх пазіцыях былі адразу ж знойдзеныя рашэнні. Таму будзем выязджаць на месца і сустракацца непасрэдна на аб'ектах з людзьмі, каб пастарацца вырашыць узнятыя праблемы. Вельмі важна, каб чалавек пасля правядзення прыёму ведаў, што мы далей будзем рабіць, чым рэальна зможам дапамагчы. Менавіта такім пастулатам мы кіруемся ў сваёй рабоце», — падкрэсліў памочнік Прэзідэнта.

Папярэдне Анатоль Маркевіч планаваў наведаць шэраг прадпрыемстваў у Баранавічах. «Думаю, паспею гэта зрабіць, але ў першую чаргу мы сустрэнемся з людзьмі і правядзём канкрэтную размову па тых пытаннях, якія іх цікавяць. Чужых праблем не бывае, я кажу гэта шчыра, таму што за кожнай стаяць рэальныя людзі, рэальныя сем'і, і вельмі важна нам разам паспрабаваць на законнай падставе знайсці рашэнне, якое задаволіла б усіх», — рэзюмаваў ён.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

РАДЫЕАДХОДЫ: АД СТВАРЭННЯ ДА ЗАХОЎВАННЯ

Вопыт наладжвання сістэмы абыходжання з радыеактыўнымі адходамі (РАА) і адпрацаваным ядзерным палівам вывучалі беларускія атамшчыкі падчас стажыроўкі на Запарожскай АЭС ва Украіне.

Веды ад калег-суседзяў беларусы атрымлівалі ў межах рэалізацыі праекта тэхнічнага супрацоўніцтва з МАГАТЭ на 2018—2019 гады. «Умацаванне патэнцыялу эксплуатуючай арганізацыі для забеспячэння бяспечнай і надзейнай эксплуатацыі АЭС». Па словах айчынных спецыялістаў, яны ўбачылі, як працуе цэх дэзактывацыі ядзерных адходаў, і атрымалі вычарпальную інфармацыю, пачынаючы ад стварэння РАА і завяршаючы іх размяшчэннем у кантэйнерах.

Ірына СІДАРОК.

СІГ І СОМ — ПАД ЗАБАРОНАЙ

З мэтай стварэння спрыяльных умоў для ўзнаўлення чудскога сіга з 1 лістапада да 15 снежня ў Беларусі ўстанаўліваецца забарона на яго вылаў. У гэты перыяд у сіга праходзіць нераст. Прэснаводны прадстаўнік сямейства ласосевых не баіцца холаду і пачынае размнажэнне позняй восенню.

А вось сом, наадварот, вельмі адчувальны да пахаладання, таму раней за іншыя віды рыб залягае на зімоўку. Пры гэтым сом становіцца практычна нерухомы, што робіць яго лёгкай здабычай на зімавальных ямах. Для захавання еўрапейскага сома ў зімовы перыяд з 1 лістапада да 31 сакавіка яго вылаў паўсюдна забаронены.

Як нагадалі ў Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, здабыча гэтых відаў рыбы ў час забароны абыдзецца парушальнікам у буйныя сумы: 12 базавых велічынь (306 рублёў) за кожную асобіну еўрапейскага сома і 9 базавых (229,5 рубля) — за кожную асобіну чудскога сіга.

МАРЫХУАНЫ — НА 46 ТЫСЯЧ ДОЗ

У дачным доме 54-гадовага бабруйчаніна аператыўнікі Асіповіцкага РАУС выявілі 12 мяшкоў высушанай расліны. Крыху пазней было ўстаноўлена месцазнаходжанне самога падазраванага, якога затрымалі.

У Бабруйску па месцы жыхарства затрыманага дадаткова канфіскавана 15 папяровых расфасаваных скруткаў з падобным рэчывам расліннага паходжання. Па выніках судовай экспертызы ўстаноўлена, што доследнае рэчыва з'яўляецца небяспечным наркатычным сродкам — марыхуанай, паведамляе УУС Магілёўскага аблвыканкама.

З агульнай колькасці канфіскаванага ў Асіповіцкім раёне даследавана і пэўна ўстаноўлена, што каля дзесяці кілаграмаў з'яўляецца марыхуанай. Экспертыза працягваецца. Заведзена крымінальная справа. Мужчына арыштаваны. У сувязі з гэтым фактам МУС дае тлумачэнне: для разумення маштабаў супрацьпраўнай дзейнасці грамадзяніна варта сказаць, што канфіскаванага зелля хапіла б на 46 тысяч разавых доз.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА

Шведскае выданне лічыць Расію «гістарычным ворагам» Еўропы

Краіны Еўрасаюза павінны трымацца разам і процістаяць такому «гістарычнаму ворагу», як Расія, піша шведскае выданне Dagens Nyheter. Аўтар матэрыялу адзначае, што «перамога [прэзідэнта Расіі] Уладзіміра Пуціна ў Сірыі» зрабіла краіну мацнейшай. «Хрыбет НАТА — ЗША толькі што «дэзерціраваў» з Сірыі, прынёсшы сваіх курдскіх саюзнікаў у ахвяру Турцыі. І ў гэтай драме галоўным пераможцам стала Расія — гістарычны вораг», — гаворыцца ў артыкуле.

Еўропа не ўхваліла вывад амерыканскіх войскаў з Сірыі, аднак план «Б» НАТА не падрыхтавала, піша выданне. На думку аўтара, усё больш краін жадаюць наладзіць эканамічнае супрацоўніцтва з Расіяй, у прыватнасці, гаворка ідзе пра Францыю, Грэцыю, Германію і Венгрыю. Пры гэтым у найбліжэйшай будучыні чакаць адмены санкцый у дачыненні да Масквы не варта, гаворыцца ў матэрыяле. У заключэнне аўтар артыкула заклікаў краіны ЕС хутчэй узбройвацца ў рамках НАТА з-за непрадказальных дзеянняў ЗША і не аслабляць ціск на расійскі бок.

saudi aramco

Названа дата найбуйнейшай здзелкі ў гісторыі

Саудаўская дзяржаўная нафтавая кампанія Saudi Aramco пачне збор заявак ад інвестараў для IPO (першаснае публічнае размяшчэнне акцый) 4 снежня, таргі стартуюць 11 снежня, паведамляе тэлеканал «Аль-Арабія». Saudi Aramco хоча рэалізаваць ад аднаго да двух працэнтаў акцый і атрымаць за іх ад 10 да 20 мільярдаў долараў. Гэта можа зрабіць здзелку найбуйнейшай у гісторыі. Упершыню пра жаданне ўладаў Саудаўскай Аравіі правесці IPO Saudi Aramco стала вядома ў 2016 годзе. Тады гаварылася аб планах прадаць 5-працэнтны пакет акцый.

Здзелка неаднаразова адкладалася, апошні раз гэта было звязана з атакай дронаў на саудаўскія радовішчы і завод па перапрацоўцы нафты. Пасля гэтага інцыдэнту здабыча Saudi Aramco часова скарацілася ўдвая. У патэнцыйных інвестараў з'явіліся асцярогі наконт абароны кампаніі ад такіх нападаў у будучыні.

Брытанскі музыкант згубіў скрыпку за 250 тысяч фунтаў стэрлінгаў

Брытанскі музыкант Стывен Морыс забыўся ў прыгараднай электрычцы антыкварную скрыпку коштам 250 тысяч фунтаў стэрлінгаў, паведамляе ВВС.

Морыс ехаў з Лондана ў Орпінгтан, а калі выйшаў на станцыі Пендж-Уэст, то не знайшоў пры сабе футарала са скрыпкай. «Я быў захавальнікам гэтага ўнікальнага інструмента і хацеў перадаць яго іншаму скрыпачу. Мне быццам адрэзалі рукі», — расказаў Морыс. Скрыпку, зробленую знакамітым аўстрыйскім майстрам Давідам Тэкхлерам (1666—1748) у 1709 годзе, зараз шукае транспартная паліцыя. Музыка спадзяецца, што тыя, хто знайшоў інструмент, усё ж вернуць яго.

Ігру Стывена Морыса на гэтай скрыпцы можна пачуць у такіх фільмах, як «Уладар пярсцёнкаў», «Джэймс Бонд», ён удзельнічаў у запісах песень такіх сусветна вядомых музыкаў, як Дэвід Боўі, Стыві Уандэр.

17 ЛІСТАПАДА 2019 года
ВЫБАРЫ
дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь сёмага склікання

ПРАГРАМЫ КАНДЫДАТАЎ У ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ СЁМАГА СКЛІКАННЯ

ФРАЛОЎ ВАЛЯНЦІН СЯРГЕЕВІЧ

Праграма кандыдата ў дэпутаты па Васняцоўскай выбарчай акрузе № 93 Валянціна Фралова «За адказныя рэформы з новым парламентам!»

Дарагія суайчыннікі!

Для мяне як хрысціянскага дэмакрата важна, каб у нашых сем'яў і дзяцей была ўпэўненасць у будучыні — з еўрапейскай адукацыяй, добрымі заробкамі і работай, камфортнымі і бяспечнымі ўмовамі жыцця ў гарадах, незалежнай Беларусі.

Сёння ўлада ўжо не можа стварыць належныя ўмовы для жыцця ў нашай краіне. Моладзь з'язджае за мяжу ад «закона аб адтэрміноўках» і па лепшую адукацыю. Парламент гатовы падтрымаць любое безадказнае рашэнне чыноўнікаў, такое як «дэкрэт аб дармаедах». Паўсюль як грыбы растуць шкодныя вытворчасці. У буйных гарадах хутка забудуюць апошнія паркі і зоны адпачынку. Выхадцы з наменклатуры зноў ідуць у парламент, хоць ужо 15 гадоў яны абяцаюць нам заробак па 500 долараў. Беларусі патрэбны пазітыўныя перамены і адказныя рэформы, каб нашы дзеці мелі годную будучыню ў Беларусі, а не марылі з'ехаць за мяжу!

Фралоў Валянцін Сяргеевіч

Па поглядах — хрысціянскі дэмакрат. Пражываю ў Мінску.

Працую індывідуальным прадпрымальнікам.

Разам з цэрквамі мы ўжо дамагліся забароны рэкламы магіі і акультызму, змен у палітыцы па продажы і рэкламе алкаголю, а таксама ў законах аб ахове здароўя і абортах, судовай сістэме.

Цяпер мы змагаемся за змены ў адукацыі, камфортныя і бяспечныя ўмовы жыцця ў Мінску, новыя рабочыя месцы з добрымі заробкамі і пенсіямі. Незалежнасць Беларусі для нас з'яўляецца неад'емнай каштоўнасцю, але ў выніку дзеянняў сённяшняга кіраўніцтва бяспека, суверэнітэт і далейшае развіццё краіны знаходзяцца пад пагрозай.

Беларускія хрысціянскія дэмакраты сумесна з экспертамі распрацавалі праект адказных рэформаў у эканоміцы, адукацыі і забудове гарадоў.

ЭКАНОМІКА ВЕДАЎ: інвестыцыі і рабочыя месцы з добрым заробкам

✓ Прыцягненне сродкаў эмігрантаў і замежных інвестараў у новыя сектары эканомікі (IT-індустрыя).

✓ Развіццё малога і сярэдняга бізнесу: адмена сертыфікатаў, існуючых штрафаў і праверак; найм работнікаў без абмежаванняў; незалежныя суды; беспрацэнтныя займы на адкрыццё сямейнага бізнесу на 10 гадоў.

✓ Падатковыя канікулы на 5 гадоў для новых прадпрыемстваў і 10 гадоў для сямейнага бізнесу.

✓ Адмена датацый дзяржсектару і прыватызацыя стратных прадпрыемстваў.

АДУКАЦЫЯ: еўрапейскі ўзровень і эканоміка ведаў

✓ Прэстыж і павага да настаўнікаў: заробак на 10 % вышэйшы за сярэдні; скарачэнне адміністрацыйна-дакументальнай і няпрофільнай нагрузкі; празрыстасць прэміравання.

✓ Скарачэнне райаддзелаў адукацыі, празрыстая справаздачнасць аб фінансах і выдатках школ, забарона пабораў з бацькоў.

✓ Беспрацэнтныя IT-крэдыты на адукацыю і перакваліфікацыю.

✓ 1000+: беззваротная аднаразовая дапамога з бюджэту маладым спецыялістам (<25), бясплатнае жыллё на 2 гады пры добраахвотным размеркаванні.

✓ Адтэрміноўка ад войска для кожнай ступені адукацыі: сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі, магістратуры і аспірантуры.

✓ Акадэмічная свабода і спрошчаная акрэдытацыя для прыватных ВНУ. Стварэнне беларускамоўнага ўніверсітэта. Выбар студэнтам часткі курсаў. Інтэграцыя адукацыі і рынку працы. Добраахвотнае размеркаванне.

ЗАБУДОВА ГАРАДОЎ: камфорт, бяспека і экалагічнасць

✓ Выбары мэраў гарадоў, вырашальны голас жыхароў пры размеркаванні бюджэту і планаванні забудовы.

✓ Стварэнне сацыяльнай інфраструктуры ў новых мікрараёнах: школ, дзіцячых садкоў і паліклінік.

✓ Перанос шкодных вытворчасцяў на бяспечную адлегласць ад гарадоў.

✓ Забарона празмернага ўшчыльнення гарадоў, зносу прыватнага сектару, высечкі паркаў і сквераў.

Галасуйце 17 лістапада за незалежную Беларусь, пазітыўныя перамены ў адукацыі, новыя рабочыя месцы з добрым заробкам і пенсіямі, камфортнае і бяспечнае гарадское асяроддзе.

Абараніце свой выбар — удзельнічайце ў незалежным назіранні! Кантакты: 8-029-167-34-35, bchd.info@gmail.com, http://bchd.info

Хрысціянская дэмакратыя з'яўляецца аўтаномным ад царквы палітычным рухам, які выступае за вырашэнне сацыяльных і эканамічных праблем на аснове хрысціянскіх прынцыпаў.

КАВАЛЬКОВА ВОЛЬГА АЛЯКСАНДРАЎНА

Праграма кандыдата ў дэпутаты па Пушкінскай выбарчай акрузе № 103 КАВАЛЬКОВАЙ Вольгі Аляксандраўны «Беларусь патрабуе перамен. Альтэрнатыва ёсць!»

Дарагія беларусы!

Я ўдзельнічаю ў гэтай кампаніі, каб паказаць, што ў нашай краіне ёсць альтэрнатыва, ёсць кампетэнтныя і адказныя людзі, якія ў такіх складаных умовах — пры адсутнасці дэмакратыі — кожны дзень намагаюцца змяняць краіну і дапамагаюць людзям вырашаць іх праблемы. І менавіта з такой альтэрнатывы павінен складацца сапраўдны парламент.

Для мяне як хрысціянскай дэмакраткі важна, каб у нашых сем'яў і дзяцей была ўпэўненасць у будучыні — з еўрапейскай адукацыяй, добрымі заробкамі і работай, камфортнымі і бяспечнымі ўмовамі жыцця ў незалежнай Беларусі.

Сёння ўлада ўжо не можа даць людзям развіццё і належныя заробкі. Моладзь уцякае за мяжу ў пошуках лепшага жыцця альбо па якасную адукацыю, беларусы співаюцца з-за адсутнасці перспектыў. Судовая сістэма пабудаваная на прэзумпцыі вінаватасці, а праваахоўная — на фальсіфікацыях і рэпрэсіях. Прызначаныя дэпутаты падтрымліваюць любое, нават самае бязглуздае рашэнне чыноўнікаў, такое як «дэкрэт аб дармаедах» — у краіне, у якой пануе беспрацоўе, замест падтрымкі ўлада прымушае плаціць падаткі.

Хто такая Вольга Кавалькова?

Мне 35 гадоў, па поглядах — хрысціянская дэмакратка, нарадзілася і жыву ў Мінску, маю юрыдычную і эканамічную адукацыю, працавала дзяржаўным служачым і ў прыватнай будаўнічай сферы.

За апошнія некалькі гадоў мы разам з камандай хрысціянскіх дэмакратаў правялі шэраг паспяховых кампаній па змяненні Крымінальнага кодэкса, заканадаўства ў вобласці медыцыны, абароны жыцця, дэалкагалізацыі насельніцтва.

Сумесна з экспертамі мы распрацавалі праект адказных рэформаў.

СУДОВАЯ І ПРАВААХОЎНАЯ СІСТЭМЫ: незалежнасць, кампетэнтнасць і аб'ектыўнасць.

- Выбарнасць, а не прызначэнне суддзяў і развіццё спецыялізацый судоў і суддзяў.
- Незалежнасць адвакатуры ад выканаўчай улады: адвакатура павінна мець статус самакіравальнай арганізацыі юрыстаў.
- Інстытут абскарджвання, які рэальна працуе: для гэтага трэба стварыць сістэму апеляцыйных і касацыйных судоў.
- Следства павінна быць аб'ектыўнае і кваліфікаванае, а пакаранне — адпавядаць цяжкасці здзейсненага злачынства.
- Прэзумпцыя невінаватасці — не чалавек павінен даказваць сваю невінаватасць, а следства яго віну.
- Следчы камітэт, суд і пракуратура павінны быць незалежныя адно ад аднаго, каб кожны з іх на сваім этапе сачыў за законнасцю.
- Умовы ўтрымання ў турмах і СІЗА не павінны прыніжаць чалавека.

АДУКАЦЫЯ: еўрапейскі ўзровень і эканоміка ведаў

- Прэстыж і павага да настаўнікаў: заробак на 10 % вышэйшы за сярэдні, скарачэнне няпрофільнай нагрузкі, празрыстасць прэміравання.
- Скарачэнне райаддзелаў адукацыі, празрыстая справаздачнасць аб фінансах, забарона пабораў з бацькоў.
- Беспрацэнтныя IT-крэдыты на адукацыю і перакваліфікацыю.
- 1000+: беззваротная аднаразовая дапамога з бюджэту маладым спецыялістам (<25), бясплатнае жыллё на 2 гады пры добраахвотным размеркаванні.
- Адтэрміноўка ад войска для кожнай ступені адукацыі: сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай, магістратуры і аспірантуры.
- Акадэмічная свабода і спрошчаная акрэдытацыя для прыватных ВНУ. Стварэнне беларускамоўнага ўніверсітэта. Выбар студэнтам часткі курсаў. Інтэграцыя адукацыі і рынку працы. Добраахвотнае размеркаванне.

ЭКАНОМІКА: інвестыцыі і добрыя заробкі

- Прыцягненне сродкаў эмігрантаў і замежных інвестараў у новыя сектары эканомікі (IT-індустрыя).
- Развіццё малога і сярэдняга бізнесу: адмена сертыфікатаў; адкрытасць і ўзаемадзеянне з боку дзяржавы.
- Падатковыя канікулы на 5 гадоў для новых прадпрыемстваў і 10 гадоў для сямейнага бізнесу.
- Беспрацэнтныя крэдыты для сямейнага бізнесу на 10 гадоў.
- Адмена датацый дзяржсектару і прыватызацыя стратных прадпрыемстваў.

Далучайцеся да маёй каманды, каб разам змагацца за незалежную Беларусь, пазітыўныя перамены ў адукацыі, новыя рабочыя месцы з добрым заробкам і за справядлівую судовую сістэму.

Абараніце свой выбар — удзельнічайце ў незалежным назіранні!

Кантактны тэлефон 8-029-167-34-35.

ЦЕРАШКОВА АЛЕНА АЛЯКСАНДРАЎНА

Праграма кандыдата ў палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу па каменнагорскай выбарчай акрузе № 101 г. Мінска

ЦЕРАШКОВАЙ Алены Аляксандраўны

Алена Церашкова — маці чацвярых дзяцей, урач-хірург, член Партыі БНФ. Працуе ў 11-й гарадской клінічнай бальніцы Мінска. Піша кнігі і вершы для дзяцей. Шосты год выкладае беларускую мову на курсах «Мова Нанова Дзеткам».

1. Вярнуць уладу народу.

Паводле Канстытуцыі РБ адзінай крыніцай улады з'яўляецца народ. Гэта значыць, што менавіта народ — праз абраных прадстаўнікоў, а таксама непасрэдна, праз рэферэндум і органы мясцовага самакіравання — вызначае знешнюю, унутраную, эканамічную палітыку дзяржавы, рэгіёна, горада, раёна. Чыноўнікі — толькі частка механізма, іх вылучаюць, абіраюць і адклікаюць людзі, чыноўнікі трымаюць адказ перад законам і перад выбаршчыкамі. Неабходна наладзіць рэальную работу дэмакратычных механізмаў, скасаваць штучныя перашкоды, уведзеныя ў Выбарчы кодэкс насуперак Канстытуцыі, логіцы і здароваму сэнсу.

2. Спыніць будаўніцтва АЭС.

33 гады таму выбухнула ЧАЭС. Тагачасныя ўлады хавалі праўду пра катастрофу і яе наступствы. Сённяшнія робяць тое самае. Адсутнічае грамадскі кантроль, няма дыялогу ўлады з грамадствам. Да апошняга будуць хаваць і чарговую катастрофу, ратуючы найперш сябе, а не нас з вамі. Неабходна галосная, незалежная, кампетэнтная экспертыза, убачым яе вынікі — прымем рашэнне разам.

3. Належны ўзровень жыцця.

Беларусы вартыя заможнага жыцця. Шлях да гэтага — не сацыяльныя падачкі, а эканамічны рост. Зняць краіну з ручнога кіравання, бо законы рынку, як і законы прыроды, немагчыма адмяніць дэкрэтам. Перадаць прафесійныя рашэнні ад вертыкальшчыкаў кампетэнтным прафесіяналам, ад чыноўнікаў — людзям. Працоўныя дамовы і кантракты — сродак абароны працоўных, а не інструмент ціску. Прафесійныя саюзы — не канторы па закупцы цукерак і вазачак, а эфектыўны інструмент праваабароны.

4. Адраджэнне нацыянальнай культуры і адукацыі.

Вяртанне беларускамоўнай адукацыі. Арганізацыя беларускіх паралеляў у школах, груп у садках на ўзроўні дзяржаўнай прапановы. Гэта выключыць сітуацыі, калі бацькі хочуць навучаць дзіця па-беларуску побач з домам, але не могуць рэалізаваць сваё права праз адміністрацыйныя перашкоды, а таксама сітуацыі, калі ствараецца клас пад адно дзіця, што сапраўды кладзецца на школу дадатковай нагрузкай, і ва ўмовах размеркавання фінансаў адпаведна колькасці вучняў ставіць школу ў заведама пройгрышнае становішча. Сітуацыя выраўняецца, калі выбар, вучыць дзіця па-руску ці па-беларуску, бацькі змогуць рабіць у межах адной навучальнай установы шляхам простага пазначэння ў заяве і іх выбар перастане быць пазнакай лаяльнасці дзяржаве.

Падтрымка нацыянальнай адукацыі пакажа, што дзяржава зацікаўленая ў развіцці нацыянальнай культуры. Праз павышэнне моўнай кампетэнцыі ўзрасце запатрабаванасць нацыянальнага культурнага прадукту, яго якасць і канкурэнтаздольнасць.

5. Даступнасць медыцыны.

Даступнасць не азначае бясплатнасць, і наадварот. Многія гатовыя плаціць за якасную медыцыну непасрэдна, але не трэба забывацца, што кожны з нас плаціць падаткі. Таму спынім гаворку пра бясплатную медыцыну: яе не існуе. Кадравая палітыка ў ахове здароўя — клопат дзяржавы. Фіктыўныя курсы перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі, перашкоды тым, хто прапануе новыя метады, развал навуковых школ, нізкія стандарты адукацыі, звязаныя з тым, што «платных» студэнтаў нявыгадна адлічыць, нават калі яны не імкнуцца авалодаць прафесіяй на належным узроўні. Медыцына траціць рэшткі патэнцыялу, і даступнасць медыцынскай дапамогі — гэта фармальнасць, не падмацаваная эфектыўнасцю. Без змены дзяржаўнай палітыкі ўсё будзе пагаршацца.

Вы думаеце: хто дазволіць такія перамены? Чытайце пункт першы. Мы — народ, вырашаць нам. Калі машына загрузла ў яме, можна бясконца сядзець у ёй і выць. А можна сабрацца разам — і выцягнуць. Так пераможам!

Дэталёва азнаёміцца з праграмнымі дакументамі Партыі БНФ і грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» можна на сайтах http://narodny.org/ і http://europeanbelarus.org/

Краіна здароўя

Вядучая рубрыкі Алена КРАВЕЦ.
Тэл. (017) 287-18-36.

УВАГА: ПЕСТЫЦЫДЫ!

Як абясшкодзіць агародніну і фрукты?

Не сакрэт, што для атрымання высокага і ўстойлівага ўраджаю сельскагаспадарчых культур разам з прымяненнем угнаенняў, агратэхнічных і біялагічных метадаў аховы важную ролю адыгрываюць хімічныя сродкі аховы раслін — пестыцыды. Яны прызначаны для знішчэння насякомых, грызуноў, пустазелля, узбуджальнікаў хвароб раслін і жывёл, могуць выкарыстоўвацца ў якасці рэгулятараў росту. Шматгадовае прымяненне ў вялікіх маштабах пестыцыдаў ва ўсім свеце выявіла шэраг наступстваў, у прыватнасці, забруджванне навакольнага асяроддзя, харчовых прадуктаў, адмоўны ўплыў на здароўе чалавека.

Карысць агародніны і фруктаў цяжка пераацаніць, бо ў іх утрымліваецца вялікая колькасць вітамінаў, мінералаў, клятчаткі і іншых неабходных для правільнай работы арганізма рэчываў. Але гэта толькі калі дары прыроды вырашчаны на ўласным участку з выкананнем правілаў агратэхнікі. А калі куплены ў магазіне ці на рынку, то існуе небяспека ўтрымання ў іх пестыцыдаў, здольных звесці на нішто ўсю карысць. Як знізіць канцэнтрацыю шкодных рэчываў у прадуктах і пазбавіцца ад пестыцыдаў у агародніне і фруктах, расказала **памочнік урача-гігіеніста Мінскага абласнога цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Таццяна ЛЯШКЕВІЧ.**

● Адмоўцеся ад яўна несезонных прадуктаў. Імавернасць, што іх выспяванню ў пазаўрочны час спрыяла вялікая колькасць угнаенняў, дастаткова вялікая.

● Выбірайце агародніну, якая расце ў нашай кліматычнай паласе.

● Падчас пакупкі звяртайце ўвагу на знешні выгляд прадуктаў. Калі на прылаўку ўсе яблыкі выглядаюць бездакорна і маюць абсалютна аднолькавы колер і ідэальную форму, ёсць вялікая імавернасць, што такія цуда-плады насычаны хімічнымі рэчывамі.

● Старанна, нават з прымяненнем шчоткі, апалосквайце агародніну і фрукты пад праточнай вадой. Такім чынам вы змываеце нанесены раствор, які адыгрывае ролю кансерванту.

● Ачышчайце прадукты ад лупіны, выдаляйце пладаножкі, зразайце верхавіны караняплодаў, выразайце з капусты храпкі.

● Замачыце агародніну і фрукты ў слабым растворы воцату ці солі на 30 хвілін. Гэта правіла датычыцца ў тым ліку і зеляніны.

● Калі агародніна падвяргаецца тэрмічнай апрацоўцы, а вы хочаце мінімізаваць рызыку пападання пестыцыдаў у арганізм, зліце ваду праз пару хвілін пасля закіпання і працягвайце варыць ужо ў свежай.

Памятайце, што пастаяннае ўжыванне агародніны і фруктаў, якія ўтрымліваюць пестыцыды, негатыўна ўплывае на агульны стан здароўя, у прыватнасці, павялічвае рызыку развіцця раку і нейрадэгенератыўных захворванняў, а таксама пагаршае гарманальны баланс арганізма.

Скажыце, доктар...

Лечымся... без лекаў

Урач расказала пра эфектыўныя народныя сродкі ад прастуды і грыпу

На жаль, не існуе магічнага спосабу хутка пазбавіцца ад гэтых захворванняў. У такой сітуацыі вельмі важна своечасова звярнуцца да ўрача і прытрымлівацца яго ўказанняў. Але можна паспрабаваць аблегчыць свой стан, дадаткова выкарыстаўшы народныя метады. Пра эфектыўныя (і не вельмі) спосабы барацьбы мы пагутарылі з урачом дзённага стацыянара 11-й гарадской паліклінікі Мінска Ірынай ВОЙТ.

— Я стараюся заўсёды прытрымлівацца дзвюх запаведзяў, якія вядомы здаўна. Першая — «Не нашкодзь», і другая — «Жыць трэба так, каб ежа была лекамі, а не лекі — ежай». Чым бліжэй да прыроды, тым больш здаровы чалавек. Таму калі можна пазбегнуць пры лячэнні хімічных прэпаратаў, то лепш не ленавацца, а выкарыстаць народны рэцэпт, — кажа Ірына Уладзіміраўна.

— Пры першых сімптомах прастуды некаторыя раяць прыняць алкаголь. Як вы ставіцеся да такога рэцэпта?

— Дзецям, канешне, ён адназначна не падыходзіць. Некаторыя дарослыя сцвярджаюць, што ім такі спосаб дапамагае. Яшчэ падчас майго навучання ў медінстытуце наш прафесар-мікрабіёлаг казаў, што прастуду лечыць адным метадам: дадаць у чарку гарэлкі чырвонага пякучага ці молатага перцу, выпіць і легчы на 15 хвілін у гарачую ванну. Гэта пры першым недамаганні. Праўда, так можна рабіць адносна здароваму чалавеку, а не пацыентам-сардэчнікам ці сталым людзям. Сімптомы прастуды праходзяць. Жанчынам гарэлку з перцам я не рэкамендую. Лепш зрабіць грог: узяць якаснае вінаграднае віно, дадаць гваздзік, мёд, імбір і падагрэць. Пасля пераахаладжэння такі напой дасць сагравальны эфект. Цяпер наконт алкаголю нават у медыцынскім асяроддзі існуюць розныя думкі. Некаторыя кажуць, што ў разумнай колькасці можна ўжыць, іншыя сцвярджаюць, што нельга, бо не існуе бяспечных доз. Як кардыёлаг па спецыялізацыі я да алкаголю стаўлюся спакойна. Лічу, што ад разумнай дозы — не больш за 50 грамаў гарэлкі — вялікай шкоды не будзе.

— У перыяд грыпу раяць не толькі ўжываць часнок, але і раскладваць яго ў нарэзаным выглядзе ў пакоі...

— Нюх — гэта тое наша пачуццё, дзе для раздражнення найбольшай колькасці рэцэптараў патрэбна найменшая колькасць раздражняльнікаў. Часночныя «пацеркі» ў былыя часы рабілі дзецям у перыяд эпідэміі, і такі сродак дапамагаў. Канешне, сёння ў садок так хадзіць не варта. Але часнок сапраўды вельмі карысны, яго фітанцыды знішчаюць хваробатворныя мікраарганізмы. Таму дадаваць яго ў ежу ў разумнай колькасці не пашкодзіць. Пры гэтым трэба памятаць, што зашмат часнаку і цыбулі ў сырым выглядзе шкодна для страўніка. Сёння існуе шмат рэцэптаў са смажаным часнаком, у такім выглядзе ён таксама дапамагае ад хвароб. Да таго ж часнок утрымлівае і шмат іншых карысных рэчываў, напрыклад, такі важны для нас мікраэлемент, як селен.

— Калі баліць горла, яго рэкамендуюць прапаласкаць разведзеным спіртам...

— Гэта няпростае выпрабаванне. Яго не кожнаму ўдасца нават патрымаць у роце, да таго ж ад такога паласкання можа развіцца атрафія міндалін. Лепш выкарыстоўваць настой календулы. Ён прадаецца ў аптэцы, разводзіцца з вадой. У час пад'ёму захваральнасці прыйшлі з вуліцы і прапаласкалі горла — гэта добры сродак прафілактыкі. Толькі кожны раз варта гатаваць свежы настой. Такі рэцэпт падыходзіць нават дзецям.

— Ці трэба дыхаць над парай варанай бульбы, каб прайшла прастуда?

— Больш карысныя будуць спецыяльныя травы для інгаляцый: эўкаліпт, рамонак, падбел. Калі трава валодае антысептычнымі і адхарквальнымі ўласцівасцямі, гэта толькі плюс.

— А якія травы рэкамендуецца выкарыстоўваць ад кашлю?

— Падбел, бярозавыя пупышкі, шалфей, карані дзівасілу, карані лакрычніку, чабор звычайны ці паўзучы, карані алтэя, плады аніса і багуну. Бабулям і матулям, калі яны не лянуюцца, можна парэкамендаваць варыць варэнне з сасновых пупышак, карыснае і варэнне з кветак дзьмухаўца. Гэта старыя забытыя сёння рэцэпты, але пры прастудзе надзвычай карысныя. Для паласкання горла падыходзіць рамонак аптэчны, кветкі ліпы і календула, пра якую я згадвала. Гарачкапаніжальным эфектам валодаюць плады маліны і кветкі ліпы.

— Значыць, ліпавы чай, малінавае варэнне, мёд таксама падыходзяць для аблягчэння стану?

— Так. Адзінае, што мёд не рэкамендуецца дадаваць у гарачы чай, яго лепш ужываць з цёплым. Карысныя плады абляпіхі і чорнай парэчкі, яны ўтрымліваюць шмат вітамінаў. Таму ў перыяд пад'ёму захваральнасці ўжывайце іх, не важна ў якім выглядзе, гэта карысна для павышэння імунітэту. З такой жа мэтай выкарыстоўваюць плады шыпшыны, эхінацэю, жэньшэнь, лімоннік. Для павышэння імунітэту падыдуць і самі травы, і іх спіртавыя настоі ў малых дозах — 10—15 кропель.

— Калі баліць горла, рэкамендуюць сок алоэ...

— Мікраарганізмаў у нашым горле вельмі шмат. Нават у абсалютна здаровых людзей там знаходзілі ганакокі, энтэракокі, стафілакокі, стрэптакокі, кішэчную палачку. Увогуле мікробаў у нашым арганізме ў 1,3 раза больш, чым уласных клетак, вірусаў яшчэ больш, а прасцейшых і грыбы ніхто не лічыў... Таму сок алоэ наўрад ці дапаможа справіцца з усімі мікраарганізмамі ў горле. Але яго можна закапваць пры насмарку. А вось сок цыбулі ці часнаку закапваць не рэкамендую, бо можна спаліць слізістую носа. Алоэ ўвогуле карысная рэч, у тым ліку і для скуры. Можна выкарыстоўваць і алоэ вера, і звыклы нам сталетнік.

— Пры насмарку раяць прамываць нос растворам марской солі...

— Тут важна правільна падабраць раствор. Калі выдзяленні з носа густыя, ёсць запаленне пазух, сінусіт, то раствор павінен быць ад 1,5 % і мацнейшы для разрэджвання выдзяленняў. Фізіялагічны раствор (0,9 %), падыходзіць для ўвільгатнення слізістай.

— Ці варта nаціраць цела гарэлкай альбо воцатам пры высокай тэмпературы?

— Раней гэтым часта карысталіся, звычайна маленькіх дзяцей абціралі гарэлкай. А вось воцат разам з валяр'янай і вадой у роўных суадносінах больш падыходзіць пры скурным свербе, калі няма яўных высыпанняў.

Няпрошаныя госці

АДКУЛЬ БЯРУЦЦА Ў ДОМЕ БЛОХІ?

Яны прыносяць вялікі дыскамфорт, бо харчуюцца крывёй чалавека і хатніх жывёл. Іх укусы балючыя і прыводзяць да скурных высыпанняў, свербу і дэрматыту. У кватэру ці дом няпрошаныя госці трапляюць рознымі шляхамі. Часцей за ўсё іх прыносяць хатнія жывёлы — каты і сабакі. Чым небяспечныя для чалавека ўкусы гэтых насякомых і як ад іх пазбавіцца, расказала ўрач-эпідэміёлаг Мінскага абласнога цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Аліна ЕМАШОВА.

Асноўныя шляхі распаўсюджвання

— Хатнія гадаванцы кантактуюць на вуліцы з бяздомнымі ці іншымі хатнімі жывёламі, якія ўжо заражаны паразітамі. Акрамя таго, блохі могуць жыць і на газонах. У цёплы час года гэтыя насякомыя актыўна размнажаюцца і адкладваюць яйкі, якія разам з травой ці лісцем на лапах ці шэрсці хатнія жывёлы прыносяць дадому, — расказвае спецыяліст. — Блохі жывуць і ў падвалах шматкватэрных дамоў. Цёплыя і сырыя памяшканні, дзе бегаюць пацукі, мышы, бяздомныя каты, — ідэальнае для іх месца. Калі не ўдзяляць належнай увагі чысціні ў доме, яны паспяхова «пераедуць» у пад'езд, а далей сваім ходам або на шэрсці жывёл ці на адзенні людзей трапяць у кватэру.

Чым небяспечныя ўкусы?

Чалавек рэагуе на ўкусы блох па-рознаму. Той, хто не вылучаецца асаблівай адчувальнасцю, можа наогул не заўважыць, што паразіты яго кусаюць. У адчувальнага ж чалавека блышыны ўкус утворыць вялікі пузыр на скуры, які будзе свярбець.

Як пазбавіцца?

Сучасныя інсектыцыды дазваляюць у кароткі тэрмін атрымаць перамогу над паразітамі, аднак гарантаванага поўнага пазбаўлення не даюць: блохі могуць з'явіцца зноў. Толькі апрацаваўшы ўсе куткі і прасторы, дзе могуць знаходзіцца лічынкі, можна пазбавіцца ад паразітаў. Зрабіце генеральную прыборку памяшкання, памыйце сцены і падлогу. Вільготную прыборку неабходна праводзіць з прымяненнем спецыяльных раствораў, знайсці якія можна ў любой ветэрынарнай аптэцы.

Як абараніць гадаванцаў?

Каты і сабакі павінны насіць ашыйнікі, якія ахоўваюць ад блох. Пажадана выкарыстоўваць і супрацьблышыныя кроплі. Таксама варта старанна памыць падсцілкі і падкласці пад іх палын, які адпужвае паразітаў. Калі барацьба з блохамі не прывяла да канчатковай перамогі, звярніцеся па прафесійную дапамогу ў адпаведныя службы.

На раз-два!

«Дзеду Марозу. Старадарожскі РАУС»

Міліцэйская сям'я пра жыццё ў пагонах

«У побыце, як і на рабоце, мы на роўных»

— Як мая прычоска? Усё ж такі дзве гадзіны ў дарозе, — красуецца перад люстэркам Ірына Пешчур. — Паднялася сёння рана. Каб сям'ю сабраць, сябе ў парадак прывесці і, галоўнае, нікуды не спазніцца. Адказнасць! Мы ўвогуле лёгкія на пад'ём!

У сталіцу на фінал рэспубліканскай акцыі МУС «Сям'я! Служым разам!» Пешчуры прыехалі са Старых Дарог. Мерапрыемства арганізуецца дванаццаты раз. Сёлета на цырымонію ўзнагароджання паклікалі чатырнаццаць сем'яў, якія прадстаўляюць ГУУС Мінгарвыканкама, УУС аблвыканкамаў, установы адукацыі, дэпартаменты аховы, выканання пакаранняў, а таксама ўнутраныя войскі.

— Мы тут старажылы. Удзельнічалі ў конкурсе ў 2012 і 2015 гадах, — расказвае Ірына Міхайлаўна. — Нам падабаецца. І сябе паказаць можна, і на іншых паглядзець!

За некалькі гадзін да святочнага выхаду на сцэну мы пагутарылі са шматдзетнай сям'ёй пра побыт, выхаванне дзяцей, службу і сакрэты трывалага шлюбу.

— Хто галоўны ў сям'і: мама або тата?

— Тут 50 на 50, — няўпэўнена адказвае старэйшы сын Валянцін. — Калі сур'ёзна, то тата, вядома. Без варыянтаў.

Маёры міліцыі Мікалай Мікалаевіч і Ірына Міхайлаўна Пешчуры служаць у аддзеле ўнутраных спраў Старадарожскага райвыканкама. Адказ сына прымушае пару ўсміхнуцца: «У жыцці, як і на рабоце, мы на роўных. Так неяк само сабой складваецца».

— Строгія ў выхаванні дзяцей? — пытаюся ў бацькоў.

— Усё залежыць ад сітуацыі. Метад бізуна і перніка ўжываем, — кажа Мікалай Мікалаевіч. — Але калі каму з малых і «прылятае», то выключна за справу.

— Мама ўчора злавалася, — шэпча чацвёртакласніца Настасся. — Калі шчыра, было за што.

«Намеры — сур'ёзныя, пачуцці — шчырыя»

— Ведаеце, як бацькі пазнаёміліся? — звяртаюся да моладзі.

— Нешта чулі. Здаецца, на рабоце. Але хто там першы ўвагу праявіў, гісторыя замоўчвае, — далучаецца да гутаркі сямнаццацігадовы Раман. — Па ідэі, тата.

— Хай будзе так, — смяецца Ірына. — На самай справе мама да таты ў сваты прыехала! Усё пачалося з жарту.

У 1998 годзе Мікалай стажыраваўся ў пракуратуры Старадарожскага раёна. Ірына там жа праходзіла практыку. Была студэнткай старэйшых курсаў Інстытута сучасных ведаў імя А. М. Шырокава.

Фота Тацяны ТКАЧОВАЙ.

— Гулялі неяк па горадзе. Сяброўка-калега кажа: «Як гэта ў цябе няма хлопца? Давай з кім-небудзь пазнаёмім!» Я без амбіцый успрыняла гэтую прапанову. А дарэмна! Пазнаёмілася, як аказалася пазней, на ўсё жыццё, — згадвае жанчына. — Але першай сустрэчы з Мікалаем не надала ніякага значэння.

— Чаму? Тата ж такі цікавы ў нас, — не вытрымала дачка Надзея.

— А вось такая ваша матуля ў маладосці пераборлівая была! — жартуе Ірына. — Мікалай усё тэлефанаваў, прапаноўваў сустрэцца. Нарэшце, згадзілася. Уважыла. Выйшла на вуліцу, гляджу — хлопец стаіць. Разумею, што абсалютна не памятаю, як выглядае Мікалай. Ён ці не?! А зіма была, вечар, цёмна. Пры першай магчымасці пад ліхтаром стала і кажу нарачонаму: «Дай хоць разгледзець цябе».

— А зараз версія Мікалая!

— Хай застаецца гэты варыянт, нам яшчэ разам жыць, — смяецца гаспадар. — З жанчынай спрачацца — сабе даражэй. Тым больш па такіх дробязях.

Прапанову Мікалай зрабіў папростаму: «Я не рамантык. Але намеры ў мяне былі вельмі сур'ёзныя, пачуцці — шчырыя. Думаю, Іра гэта адчула, таму адразу і пагадзілася. Нават час, як гэта прынята ў жанчын, на роздум не брала! І так усё зразумела — такі варыянт добры трапіўся».

— Мікалай падарыў пярсцёнак на мой дзень нараджэння, — смяецца Ірына. — Ён, дарэчы, вельмі ўважлівы і клапатлівы. Я і сыноў сваіх гэтаму вучу. Мужчына павінен быць мужчынам! На мой погляд, усё ідзе з сям'і. 8 Сакавіка, дзень нараджэння і іншыя святы без кветак — для жанчыны не святы!

— Але хлопцам так цяжка запомніць усе гэтыя даты...

— У іх для гэтага ёсць мама! — хутка адказвае Ірына. — Усё пад кантролем. Хочацца спадзявацца, што мы з мужам выхавалі годных мужчын. Будзе не сорамна, калі яны нявестак прывядуць.

«Калі абодва служаць, ні пра які недавер гаворкі быць не можа»

Мікалай служыць старшым інспектарам-дзяжурным аператыўна-дзяжурнай службы, Ірына — старшым інспектарам крымінальна-выканаўчай інспекцыі.

— Не паверыце, але я дагэтуль лічу, што работа ў міліцыі — не жаночая справа. Сітуацыі розныя бываюць, у тым ліку небяспечныя. Мы часта сутыкаемся з няпростым кантынгентам людзей, ад якіх можна чакаць чаго заўгодна. Але, з другога боку, разумею, што жанчыну з такім характарам і неабсяжнай энергіяй, як у маёй жонкі, у чатырох сценах не ўтрымаеш.

— У дэкрэтным адпачынку неяк «адбыла» сваё дома і хопіць, — усміхаецца Ірына. — Я ў міліцыю прыйшла служыць, калі ў мяне былі ўжо два сыны. Да таго пяць гадоў адпрацавала юрыстам у будаўнічай фірме. Памятаю, калі паехала на курсы па перападрыхтоўцы ў Акадэмію МУС, дык бацька з дзецьмі на паўгода застаўся. Справіўся! Хоць крыху і нерваваўся, як я там адна ў сталіцы.

— Я не раўнівы! — дадае Мікалай. — Увогуле, калі абодва служаць, ні пра які недавер гаворкі быць не можа. Трэба затрымацца на дзяжурстве — значыць трэба. Ненармаваны рабочы графік? Няма пытанняў.

Міліцыянеры кажуць, што з часам да ўсяго на службе прывыкаеш. Стамляешся больш маральна, чым фізічна.

— Мы з Мікалаем на службе бачымся рэдка. Хоць і працуем, лічы, у суседніх кабінетах. Абедаць разам не ходзім. Муж максімум можа зайсці да мяне па паперу, аловак, стэплер. Таму ў нас вунь колькі часу, каб паспець засумаваць адно па адным, — дзеліцца жанчына.

Ніякага сакрэту трывалых адносін у шлюбе, лічаць Мікалай і Ірына, няма. Усё даволі проста — павага: «Паважаць трэба не толькі адно аднаго як асоб, а і жаданні роднага чалавека».

«Без сыноў мы б з дочкамі не справіліся!»

— Не прыносіць работу дадому — цяжка. На кухні, за кубкам гарбаты, хочаш не хочаш, а службовыя моманты абмяркоўваем. Нават у адпачынку пра службу не можам не думаць! — шчыра прызнаецца гаспадыня.

— Мы з жонкай падстройваемся пад графік адно аднаго — дзеці ж дома! Таму калі я на суткі, Ірына працуе ў дзённую змену. Увогуле малыя ў нас самастойныя. Калі трэба, самі і вячэру прыгатуюць, а потым яшчэ і бацькоў накормяць, — ганарыцца Мікалай.

На пытанне, як такія занятыя бацькі рашыліся на трэцяе і чацвёртае дзіця, Мікалай і Ірына згадваюць з задавальненнем:

— Я сам са шматдзетнай сям'і: ёсць сястра і брат. Да таго ж вельмі хацеў дачку, — расказвае мужчына.

— Памятаю, пайшла на ўльтрагукавую дыягностыку, — уступае Ірына. — Урач кажа: «Навошта табе гэтая футбольная каманда?» — «Хіба трэцяе дзіця — гэта футбольная каманда?» — не разумею. — «Дык у цябе двайняты!» У мяне аж столь, здавалася, паплыла. Думаю: «Яшчэ хлопцы? Дзе я так зграшыла?» Нідзе — высветлілася на другой УГД. Так нарадзіліся нашы дзяўчынкі.

— Ведаеце, без сыноў мы б з дочкамі не справіліся! Рома і Валянцін нам вельмі дапамагаюць. Яны Надзю і Настассю, лічы, выгадавалі, — дадае Мікалай.

— Калі хлопчыкі былі малыя, падпісвалі лісты так: «Дзеду Марозу. Старадарожскі РАУС». Разумелі, дзе маму з татам трэба шукаць, дзе бацькі ўвесь час знаходзяцца, — смяецца Ірына.

Валянцін навучаецца на трэцім курсе Навапольскага дзяржаўнага аграрна-эканамічнага каледжа. Будучы тэхнік-праграміст кажа, што планаваў пайсці па слядах бацькоў, але здароўе падвяло.

Раман захапляецца спортам, але, як і ўсе выпускнікі, шмат часу ўдзяляе падрыхтоўцы да цэнтралізаванага тэсціравання:

— Я думаў пра службу ў міліцыі ў дзяцінстве. Але калі падрос, жаданні змяніліся. Разумею, што гэта нялёгкі хлеб. Паспрабую сябе ў чым-небудзь іншым.

Бацькі цалкам пакідаюць прафесійны выбар за дзецьмі: «Наша задача — падтрымаць іх, дапамагчы рэалізаваць задуманае».

— А нам падабаецца, як прыгожа на матулі сядзіць форма, — дадаюць блізняты. — Мама нават дае сваю пілотку прымерыць! Нам таксама пасуе.

Надзя і Настасся любяць танцаваць, займаюцца рукадзеллем.

«Робім усё разам! Так весялей»

— Матуля смачней за ўсё гатуе, канешне, катлеты, — на пытанне пра фірменную страву гаспадыні дома адказвае Валянцін. — Мне з сабой на вучобу такія сумкі збірае, што можна месяц есці і яшчэ палову інтэрната накарміць.

— Так, я люблю гатаваць. Закруткі раблю. У нас свой агарод, толькі паспявай збіраць ураджай, — расказвае жанчына. — Мікалай таксама кулінарыць. Фірменная страва — шашлык! У яго свой сакрэт марынаду. Мяса атрымліваецца незвычайна сакавітае.

Ірына хваліцца, што пры ўсёй сваёй занятасці знаходзіць час на вязанне: «Часцей за ўсё гэта бывае ноччу. Праўда, хапае мяне чамусьці толькі на шкарпэткі».

— Час ад часу малюем з дзяўчынкамі карціны па нумарах. Заходзіць аднойчы муж і кажа: «Вось пра такую жонку я заўсёды марыў: спакойная, дома сядзіць», — смяецца.

— У нас няма дзялення на жаночую і мужчынскую работу па гаспадарцы. Робім усё разам! Так весялей, — дзеліцца сакрэтамі ідэальнага быту гаспадар. — Не заўжды, канешне, атрымліваецца. Таму хто першы заўважыў, напрыклад, што хлеба дома няма, той і пайшоў у краму. Тое ж датычыцца і ўборкі, мыцця посуду, вынасу смецця. Агарод — таксама агульная тэрыторыя.

* * *

Падчас гутаркі Ірына часта глядзела на гадзіннік, Мікалай супакойваў: «Паспяваем». У жыцці, як і на службе, павінен быць побач чалавек, якому можна цалкам даверыцца.

Кацярына АСМЫКОВІЧ.

На палігоне стэндавай стральбы.

Група затрымання заўжды напагатове

Дэпартамент аховы МУС паказаў, як яго супрацоўнікі асвойваюць сакрэты прафесіі

Што можа быць прасцей, чым паставіць кватэру на сігналізацыю? Паднёс ключык да прылады доступу, пачакаў долі секунды — і загарэўся чырвоны святлодыёд. Цяпер любое несанкцыянаванае пранікненне ў жытло скончыцца візітам групы затрымання. Але далёка не кожны ведае, што менавіта стаіць за гэтым адладжаным механізмам, якому ні ў якім разе нельга даваць збояў.

Чысло 67 — не юбілейнае. Але знакавае — дзве трэці стагоддзя адсвяткаваў у аўторак Дэпартамент аховы МУС. Больш за 630 груп затрымання штодзень нясе службу па ўсёй краіне ў рэжыме гатоўнасці адрэагаваць на любы сігнал аб трывозе. Ім даверана бяспека больш чым 200 тысяч разнастайных аб'ектаў, у тым ліку жылых дамоў і кватэр.

На рахунку міліцыянераў Дэпартамента сёлета ўжо больш за 250 затрыманняў падазраваных у злачынствах дзякуючы службовым сабакам. Ды і не толькі гэта. Колькасць выездаў ад пачатку года наблізілася да паўмільёна. Вынікам сталі многія раскрытыя злачынствы, у тым ліку забойствы, нанясенне цяжкіх цялесных пашкоджанняў, разбоі, грабяжы, крадзяжы, хуліганствы...

На старце — кінолагі.

А напярэдадні дня нараджэння прадстаўнікі СМІ былі запрошаны ў Цэнтр павышэння кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў Дэпартамента аховы МУС. Месціцца ён паблізу вёскі Гарані — прыблізна за два дзясяткі кіламетраў ад Мінска. У гэтым цэнтры дзеючыя супрацоўнікі органаў унутраных спраў праходзяць першапачатковую падрыхтоўку, вучацца ў прафесіяналаў і павышаюць сваю кваліфікацыю. Першых слухачоў установа прыняла яшчэ ў ліпені 1993 года. І вось ужо больш за 26 гадоў там міліцыянеры асвойваюць азы сваёй справы.

— Вы знаходзіцеся ў навучальным класе, — кажа **начальнік Цэнтра палкоўнік міліцыі Ігар АБЯРЭМКА.** — Мы тут праводзім заняткі не толькі з супрацоўнікамі, якія прыбылі на вучэбна-трэніровачныя зборы, але і з курсантамі першаснай падрыхтоўкі. Выкладчыкі — выключна афіцэры з вялікім досведам. Напрыклад, тут паказваецца спецыфіка работы аператыўна-дзяжурнай службы. А насупраць стаіць пульт цэнтралізаванага назірання — за ім дзяжурыць грамадзянскі персанал, які і прымае сігналы аб яго спрацоўванні. Як бачыце, тут прадстаўлены макеты многіх аб'ектаў — гандлёвых цэнтраў, банкаў, жылых шматкватэрных дамоў, катэджаў... Ёсць нават план-схема ў выглядзе квартала гарадской забудовы, дзе на ўчастак мясцовасці нанесены розныя аб'екты інфраструктуры. Асобна ў нас ёсць макеты кватэр з рознай колькасцю жылых пакояў.

У навучальным працэсе актыўна выкарыстоўваецца сістэма відэаназірання. Напрыклад, правільнасць дзеянняў супрацоўнікаў групы затрымання можна паглядзець на маніторы.

Дакрануцца да гісторыі

Госці Цэнтра на свае вочы ўбачылі ўмовы пражывання і... гістарычны фрагмент «Лініі Сталіна» ў выглядзе бетоннага дота, які застаўся з даваенных часоў.

— Ён уваходзіў у склад Мінскага ўмацаванага раёна, — прыўздымае завесу таямніцы **намеснік начальніка Цэнтра — начальнік аддзела ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння падпалкоўнік міліцыі Яўген ЕПІМАШКА.** — А гэты дот мы аднавілі сіламі курсантаў і выкладчыкаў максімальна блізка да яго зыходнага становішча.

Што і казаць, у доце даволі цесна. Ва ўмовах, дзе з ростам у метр дзевяноста, скажам так, нізкавата, трэба было яшчэ і весці прыцэльны агонь праз амбразуры. Макеты кулямётаў таксама выкананы ў поўнай адпаведнасці з тымі, якія стаялі на ўзбраенні 78 гадоў таму. А яшчэ тут сёлета быў пабудаваны бліндаж па чарцяжах 1942 года.

Ігар АБЯРЭМКА.

— У курсантаў гараць вочы, калі яны такім чынам судакранаюцца з гісторыяй, — кажа Яўген Епімашка. — Яны робяць гэта не па школьных падручніках, а ўжывую.

Навыкі стральбы курсанты адточваюць на адмысловым стрэльбішчы з пісталета Макарава і аўтамата Калашнікава. Іх вучаць правільна трымаць зброю, фарміраваць хват, прыцэльвацца. Больш за тое, на стрэльбішчы нават адпрацоўваецца тэхніка вядзення агню па ўмоўных злачынцах, якія прыкрываюцца заложнікамі ў якасці «жывога шчыта».

«Мы можам пастаянна мяняць планіроўкі»

Наступны пункт — тэрыторыя кіналагічнага цэнтра. Яго адкрылі летась, аднак ён ужо паспеў прыняць спаборніцтвы сярод кінолагаў сілавых ведамстваў краіны. Спецыялісты прадэманстравалі навыкі агульнага і спецыяльнага курсаў дрэсіроўкі службовых сабак.

— На крытым палігоне курсанты і іх чатырохлапыя выхаванцы праходзяць праз адмысловы курс дрэсіроўкі, — кажа **начальнік кіналагічнага цэнтра старшы лейтэнант міліцыі Дзмітрый ГАЛЕНКА.** — Тут адпрацоўваюцца пераадоленне паласы перашкод і выбарка рэчы. Што гэта такое? Мы даём сабаку панюхаць рэч, якая належыць умоўнаму злачынцу. У адным з кантэйнераў ляжыць іншая рэч, якую мы шукаем. Сабака ходзіць каля кожнага кантэйнера, нюхае — і каля ёмістасці, дзе ляжыць «сюрпрыз», прымае пэўную позу.

Псіхалагічная паласа перашкод.

На паласе перашкод самы складаны элемент — гэта лесвіца, па якой трэба ўзняцца на другі паверх і спусціцца з яго як мага хутчэй. Рабіць гэта на вузкіх металічных прыступках зусім не лёгка. А побач з паласой размешчаны вельмі цікавы корпус, дзе прадстаўлены розныя віды памяшканняў, у якіх даводзіцца працаваць кінолагам: жылы пакой, кухня, санвузел, офіс, крама...

— Усе памяшканні змадуляваны, — кажа **намеснік начальніка вучэбнага аддзела падпалкоўнік міліцыі Таццяна ЖУКОЎСКАЯ.** — Гэта значыць, што мы там можам пастаянна мяняць планіроўкі, каб сабака не запомніў, што вунь там у шафе дакладна ёсць злачынца, а кожны раз шукаў яго па новай. Акрамя таго, нашы выкладчыкі пастаянна распрацоўваюць камбінацыі пахаў, якія адцягваюць увагу сабакі ў працэсе работы. Гэта туалетная вада, дэзадаранты, пральны парашок, мыла, шампунь... На кухні, напрыклад, мы размяшчаем шмат прыпраў.

Штодзень кінолагі вучацца па восем гадзін. Палова гэтага часу прыпадае на тэарэтычныя заняткі ў аўдыторыі. Пасля абеду пачынаецца адпрацоўка матэрыялу з сабакамі.



Капліца на тэрыторыі Цэнтра.

Прайсці цераз бар'еры

Ад гэтага года ў навучальным цэнтры пачала актыўна выкарыстоўвацца псіхалагічная паласа перашкод. Размешчана яна ў старым ракетным ангары. Даўжыня складае 75 метраў. На ёй сабраны перашкоды, з пераадоленнем якіх сутыкаюцца міліцыянеры падчас нясення службы. Гэта розныя платы, вузкія праходы, масты, лесвічныя маршы... Каб максімальна ўскладніць праходжанне, пастаянна міргае святло. А з калонак льецца шум ад камп'ютарных спецэфектаў. Гэта зроблена для таго, каб група затрымання дзейнічала ў максімальна неспрыяльных умовах. Таму што невядома, з чым ёй давядзецца сутыкнуцца на мясцовасці...

А на палігоне стэндавай стральбы міліцыянеры практыкаваліся ў дакладным траплянні па спецыяльных мішэнях-талерачках. Іх асаблівасць у тым, што яны могуць вылятаць па розных траекторыях. Задача курсантаў — збіць іх да таго, як яны ўпадуць на зямлю. На гэтым жа палігоне па традыцыі праходзяць міжнародныя спаборніцтвы па кампакт-спортынгу сярод рэспубліканскіх дзяржаўных органаў, якія ўваходзяць у сістэму нацыянальнай бяспекі.

— Службу ў нашых падраздзяленнях нясуць людзі самых разнастайных прафесій, — адзначыў **начальнік Дэпартамента аховы МУС генерал-маёр міліцыі Сяргей ХАМЕНКА.** — Гэта міліцыянеры груп затрымання, дзяжурныя пульта кіравання, электраманцёры... Дэпартамент аховы цяпер — адно з самых шматлікіх падраздзяленняў. Каб заўжды прыходзіць на дапамогу, створана цэлая сістэма падрыхтоўкі. Тэхнічныя сродкі аховы адпавядаюць самым сучасным патрабаванням. Што да аператыўнасці, то тут ключавы момант — гэта транспартнае забеспячэнне. Мы зацікаўлены ў тым, каб набываць і выкарыстоўваць машыны беларускай вытворчасці.

Што і казаць, у доце даволі цесна. Ва ўмовах, дзе з ростам у метр дзевяноста, скажам так, нізкавата, трэба было яшчэ і весці прыцэльны агонь праз амбразуры. Макеты кулямётаў таксама выкананы ў поўнай адпаведнасці з тымі, якія стаялі на ўзбраенні 78 гадоў таму. А яшчэ тут сёлета быў пабудаваны бліндаж па чарцяжах 1942 года.

Не забываюцца ў Цэнтры і на духоўны складнік. Яшчэ ў жніўні 2013 года адбылася ўрачыстая закладка капсулы з памятнай граматай у падмурак будучага храма ў гонар Святога вялікапакутніка Георгія Перамаганосца. А ўжо ў маі 2014-га капліца была асвечана мітрапалітам Мінскім і Заслаўскім, Патрыяршым Экзархам усяе Беларусі Паўлам. Ад гэтага часу тут праводзяцца службы двойчы на тыдзень — па чацвяргах і суботах.

Валяр'ян ШКЛЕННІК.
Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Актуальна. Інтрыгуюча. Шчыра

АБ МІЖНАРОДНАЙ КАСМІЧНАЙ ПРАГРАМЕ SPACEWAY — БЕЗ САКРЭТАЎ



Агульнапланетарны транспартны сродак (АТС), візуалізацыя. 2018 год.

Карэспандэнт «Звязды» гутарыць з аўтарам і кіраўніком міжнароднай касмічнай праграмы SpaceWay, правадзейным членам (акадэмікам) Расійскай акадэміі прыродазнаўчых навук (РАЕН) і Рускай акадэміі навук і мастацтваў (РуАН), вучоным у галіне транспартных сістэм — доктарам філасофіі транспарту, членам Федэрацыі касманаўтыкі СССР, генеральным канструктарам агульнапланетарнага транспартнага сродку (АТС) нашым земляком Анатолем ЮНІЦКІМ.

— У чытачоў «Звязды», паважаны Анатоль Эдуардавіч, пасля нашых з вамі інтэрв'ю назбіраліся пытанні. А жыццё падкідвае новыя. Тэлефануюць — пытаюцца, сустракаюць у горадзе ці камандзіроўцы — таксама пытаюцца. Зваротная сувязь з чытачом — гэта заўсёды добра. І публікацыя адказаў на іх пытанні — нядрэнная форма папулярызацыі справы, якой вы служыце. Спадзяюся, вы са мной згодны. Вось толькі частка гэтых пытанняў.

У сваіх інтэрв'ю вы, Анатоль Эдуардавіч, папярэджваеце пра небяспеку глабальнай экалагічнай катастрофы, якая пагражае Зямлі. Рэальнасць яе апошнім часам мы адчулі ўсе — занадта шмат катаклізмаў адбываецца, тэлебачанне расказвае пра іх амаль кожны дзень. У гэтай сувязі як вы ўспрынялі выступленне на сесіі Генасамблеі ААН 16-гадовай экаактывісткі са Швецыі Грэты Тунберг, якая кажа тое ж самае, толькі па-дзіцячы экспрэсіўна і, можа быць, крышачку наіўна? І ці дойдзе яе напалову дзіцячае маленне да розумаў дарослых дзядзькаў і цётак, ад якіх сёе-тое залежыць? І што трэба здзейсніць, каб людзі задумаліся і пачалі хоць нешта рабіць?

— Гэтае выступленне стала сведчаннем таго, што ідэя ўжо авалодала масамі, значыць, прыйшоў час, калі яна павінна стаць матэрыяльнай сілай. Гэта тым больш справядліва, што ў барацьбу за выратаванне планеты ўключыліся маладыя, актыўныя — менавіта тая частка насельніцтва, каму належыць будучыня. А рабіць трэба вось што — прапанаваць ім рашэнне, якое ўжо існуе. Больш таго, яно ўжо прапрацавана на інжынерным узроўні.

Я маю на ўвазе праграму SpaceWay і, у прыватнасці, агульнапланетарны транспартны сродак (АТС), што распрацоўваецца мной на працягу апошніх 40 з лішкам гадоў. Гэта геакасмічны транспартны комплекс шматразовага выкарыстання для безракетнага асваення бліжняга космасу. Ён дазволіць без негатыўнага ўзаемадзеяння з навакольным асяроддзем за адзін рэйс выводзіць на арбіту каля 10 000 000 тон грузаў і 1 000 000 чалавек, што неабходна для стварэння калязямной касмічнай індустрыі.

За год АТС зможа выходзіць у космас да 100 разоў. Для падобнага выніку сучаснай сусветнай ракетна-касмічнай галіне, у якую ўкладзены трыльёны долараў, спатрэбіцца каля мільёна гадоў. І гэта пры тым, што выдаткі на дастаўку карыснага грузу на арбіту з дапамогай АТС будуць у тысячы разоў ніжэйшыя, чым ракетамі-носьбітамі, — не больш за 1000 долараў за тону. Вынас прамысловасці за межы планеты радыкальна палепшыць наша агульнае асяроддзе пражывання, наш агульны дом — біясферу планеты Зямля.

> **«Вынас прамысловасці за межы планеты радыкальна палепшыць наша агульнае асяроддзе пражывання, наш агульны дом — біясферу планеты Зямля».**

— З'явілася інфармацыя, што Беларусь збіраецца наведаць з афіцыйным візітам Генеральны сакратар ААН. Ці няма ў планах пакатаць яго на юнібайку і пазнаёміць са сваімі распрацоўкамі? І дамовіцца аб выступленні на чарговай сесіі Генасамблеі? А яшчэ было б лепш сабраць пазачарговае пасяджэнне Савета бяспекі ААН і следам пазачарговую сесію Генасамблеі. Чаму б не? Часу няшмат.

— Па-першае, юнібайк стаў самым першым транспартным сродкам чацвёртага пакалення струннага транспарту, а за тры гады, якія прайшлі з таго часу, мы пайшлі значна далей і стварылі звыш дзесяці тыпаў рэйкавых электрамабіляў, у тым ліку высакахуткасны юнібус, прызначаны для міжгародніх перавозак на хуткасці да 500 км/г. Так што калі ў Генеральнага сакратара ўзнікне ідэя пазнаёміцца з генеральным канструктарам SkyWay, мы арганізуем яму яшчэ больш займальную паездку.

А цяпер «па-другое»: мы, інжынеры, цвёрда стаім на нагах і ставім перад сабой выключна рэальныя мэты. Таму для касмічнай праграмы SpaceWay я выбраў трохі іншы шлях папулярызацыі і прасоўвання: ён ляжыць праз стварэнне няўрадавай арганізацыі ў ЗША з планамі па наступным атрыманні статусу асацыяванага члена пры Дэпартаменце грамадскай інфармацыі ААН. Гэты статус дазволіць удзельнічаць у штогадовай канферэнцыі пры ААН, а ўжо з гэтай трыбуны можна давесці інфармацыю аб праграме да большай колькасці зямлян.

— Днямі Ілан Маск прадставіў прататып шматразовага касмічнага карабля, здольнага перавозіць грузы і пасажыраў на Марс і Месяц. З яго распрацоўкамі вы знаёмыя. Ці не лічыце вы, Анатоль Эдуардавіч, што спадар Маск вядзе цывілізацыю, спрабуючы выратаваць яе, па памылковым шляху? Напэўна, да Месяца і Марса ў выніку даляцець можна, а што далей?

— Калі мы перанясём індустрыю на калязямную арбіту, нікому не давядзецца бегчы са свайго дома на іншыя планеты і ў іншыя зорныя сістэмы.

Вядома ж, існуе альтэрнатыва гэтаму масаваму сыходу з Зямлі — уладкаванне больш прыдатных для пражывання ўчасткаў сушы на самой Зямлі: высакагорных раёнаў вышэй за 3 кіламетры або Антарктыды. Кошт каланізацыі як зямных горных масіваў, так і Антарктыды ў тысячы разоў меншы, чым Марса. Акрамя гэтага, пражываць тут значна камфортней: надвор'е лепшае (цяплей градусаў на 100), хапае звыклых нам паветра, кіслароду і ежы. Пітной вады таксама досыць — дастаткова растапіць снег. І гэта наша родная Зямля!

Акрамя таго, кошт авіябілета будзе ў мільён разоў ніжэйшы, чым міжпланетнага — тысяча долараў, а не мільярд. Зямля — найлепшая планета ва ўсім Сусвеце, і мы абавязаны захаваць яе для нашых нашчадкаў!

А хто жадае і мае патрэбную суму грошай — хай купляе білет у адзін канец і ляціць з Маскам гінуць у сваім скафандры, атруціўшыся адходамі ўласнай жыццядзейнасці.

Генеральны канструктар міжнароднай касмічнай праграмы SpaceWay, кіраўнік праекта, наш зямляк акадэмік Анатоль Эдуардавіч ЮНІЦКІ. За важкі ўклад у развіццё чалавечай цывілізацыі ўдастоены міжнароднай Славацкай прэміі міру, другой па значнасці пасля Нобелеўскай прэміі міру.

— Наступная група пытанняў датычыцца ўмоў пражывання людзей у вашых ЭкаКосмаДамах на арбіце: састаў атмасферы і атмасферны ціск; тэмпература і вільготнасць паветра; як справіцца з гравітацыяй? Ці лёгка і якіх грошай будзе каштаваць змадэляваць біясферу планеты Зямля? Ці трэба «цягнуць за сабой» усю флору і фаўну Зямлі, у тым ліку мікрафлору і мікрафаўну, маючы на ўвазе, што ў такім выпадку можам завезці і шкодныя арганізмы?

— У ЭкаКосмаДоме будзе адноўлена найлепшая частка зямной біясферы з усімі неабходнымі прыроднымі ўмовамі: атмасферай, разнастайнасцю ландшафтаў, жывых арганізмаў, глеб, біягеацэнозаў, водных экасістэм і гэтак далей. «Цягнуць за сабой» усю флору і фаўну Зямлі няма неабходнасці. Да будаўніцтва ЭкаКосмаДома ў космасе на планеце Зямля будуць створаны яго прататыпы, якія паслужаць банкамі неабходных прадстаўнікоў расліннага і жывёльнага светаў. На базе гэтых комплексаў будуць праводзіцца розныя даследаванні і выпрабаванні. Такім чынам, біясвет перад пераносам у космас будзе ўсялякім чынам правераны на жыццяздольнасць і адсутнасць шкодных арганізмаў доследным шляхам.

У ЭкаКосмаДоме таксама будуць створаны камфортныя для чалавека фізічныя ўмовы. Каб не пачалося кіслароднае галаданне, утрыманне кіслароду можна павялічыць двухразова, напрыклад, да 40 %, калі атмасферны ціск будзе зніжаны ў параўнанні з зямным у два разы. Пры гэтым утрыманне кіслароду павінна быць абмежавана верхняй планкай, пры якой можа адбыцца самазагаранне розных гаручых рэчываў, напрыклад драўніны. Будзе таксама аптымізавана ўтрыманне іншых газаў (азоту, аргону, неону, вуглякіслага газу і г. д.). Акрамя таго, у доме не павінна быць застойных зон, трэба наладзіць паветраабмен.

Гравітацыю на арбіце можна змадэляваць цэнтрабежнымі сіламі. Пры гэтым не выключана, што найбольш камфортнай будзе паніжаная гравітацыя, падобная да той, што на Месяцы або Марсе, з паскарэннем свабоднага падзення каля 2 $м/с^2$, гэта значыць у пяць разоў ніжэйшая, чым на Зямлі. Тады дарослы чалавек важыў бы прыкладна 15 кг і мог бы лёгка заскочыць, напрыклад, на дах дома.

Паколькі арганізм чалавека, зрэшты, як і жывёл, і раслін, атрымлівае вільгаць не толькі з прадуктамі харчавання, але і з паветра, то вільготнасць атмасферы ў касмічным доме павінна быць на працягу сутак і круглы год аптымальная, напрыклад, роўная 55—60 % (пры неабходнасці яе можна будзе змяняць як на працягу сутак, так і на працягу года).

Паветра ў касмічным доме можа ўвесь год мець аптымальную тэмпературу ў дыяпазоне +21...+25° C (яе таксама можна будзе рэгуляваць як на працягу сутак, так і на працягу года ў больш шырокім дыяпазоне).

Нельга назваць мадэляванне біясферы простай задачай. Спецыялісты, якія працуюць над гэтым пытаннем, сутыкаюцца з мноствам нечаканасцяў.



Вынесеныя з дапамогай АТС на касмічную арбіту фабрыкі і заводы больш не атруцяць сваім дыханнем атмасферу Зямлі. А ўнікальную сыравіну яны здабудуць на астэроідах. Альбо атрымаюць «спецрэйсамі» АТС, здольнымі ўзяць на борт мільёны тон карысных грузаў.

> «У ЭкаКосмаДоме будзе адноўлена найлепшая частка зямной біясферы з усімі неабходнымі прыроднымі ўмовамі: атмасферай, разнастайнасцю ландшафтаў, жывых арганізмаў, глеб, біягеацэнозаў, водных экасістэм і гэтак далей».

Праведзеныя раней эксперыменты (БІАС-3, «Біясфера-2») былі шмат у чым правальная або абмежаваная першапачатковымі ўмовамі. Але мы ўлічылі іх памылкі і падыходзім да кожнага пытання «з павелічальным шклом».

Тым больш што ведаем: галоўны аўтарытэт па ўсіх пытаннях біясферы побач, варта толькі выйсці за межы звыклых чатырох сцен.

Што датычыцца эканомікі пытання, то над ёю мы таксама працуем. Біясфера — гэта жывы арганізм, які пастаянна змяняецца, пераўтвараецца, яе складнікі бесперапынна нараджаюцца і паміраюць. Трафічныя ланцугі, якія ствараюцца, павінны быць максімальна прапрацаваны і разгледжаны ў перспектыве іх трансфармацыі ў аўтаномнай біясферы. І гэтая прапрацоўка дазволіць нам давесці існуючую эканамічную мадэль да такой стадыі, калі яна зможа ўлічваць зменлівасць усіх сістэм біясферы і сама быць гібкай.

— Вялікая група, скажам так, трывожных пытанняў датычыцца абароны ад касмічнай радыяцыі і ад метэарытаў. Ці здольныя будуць нават шматслойныя перашкоды вытрымаць разбуральныя ўдары «касмічных вандроўнікаў»?

— У якасці тоўстых шматслойных перашкод для абароны ад метэарытаў і радыяцыі могуць выступаць пенаматэрыялы, шматметровы пласт глебы, якая знаходзіцца ўнутры ЭкаКосмаДома, а таксама вада і паветра. Таўшчыня і трываласць матэрыялаў вызначаюцца разлікамі. Таксама вядзецца даследаванне рэчываў і матэрыялаў, здольных ліквідаваць адтуліны, якія ўзнікаюць у абалонцы касмічнага экадома пры надзвычайнай сітуацыі.

Унутры ЭкаКосмаДома таксама будуць сістэмы бяспекі. Пры пагрозе кожны жыхар зможа выратавацца ўнутры свайго жылля — гандолы АТС, якая забяспечваецца ўсім неабходным для аўтаномнага жыцця на працягу некалькіх дзён, пакуль прыйдзе дапамога.

— Не ўсе чытачы (не фізікі) паверылі ў здольнасць сценак АТС бяспечна для АТС расцягвацца і сціскацца ў розных вытворчых сітуацыях, павялічваць сваю даўжыню за кошт уставак са сталі. Нагадваюць пра тое, што існуе каэфіцыент расцяжэння металаў, значыць, і мяжа расцяжэння. І прапануюць, пакуль ёсць час, пашукаць іншыя тэхнічныя рашэнні, а яны павінны быць.

— Пры пад'ёме на кожныя 100 км над зямлёй корпус АТС павінен падоўжыцца на 1,57 %, што лёгка дасягаецца канструктыўнымі і тэхналагічнымі рашэннямі, напрыклад, тэлескапічнымі злучэннямі па даўжыні паміж кароткімі ўчасткамі корпуса або спружыннымі (сільфоннымі) кампенсатарамі, а таксама іншымі вядомымі і апрабаванымі ў тэхніцы прыёмамі.

— Чытачы просяць растлумачыць, як часта можа ўзнікаць патрэба рамонту АТС і як на практыцы гэта зрабіць, калі на борце сотні, а то і тысячы людзей. Наш з вамі адказ на гэтае пытанне ў ліпеньскай публікацыі не супакоіў. Усе ведаюць, што любая тэхніка капрызіць...

— Асноўная задача — не дапускаць надзвычайных сітуацый. АТС, як і любому транспартнаму сродку, неабходныя пастаянны маніторынг стану ўсіх яго элементаў, рамонт і замена складнікаў і падобныя рэчы. Як на любым транспартным сродку, няхай гэта будзе аўтамабіль ці самалёт, рамонт не выконваецца падчас руху з людзьмі на борце. Таму ўсе рамонтныя работы на АТС будуць адбывацца ў перыяд «стаянкі». Частата ж рамонтных работ залежыць ад тэрміну службы і якасці асобных элементаў АТС — параметраў, якім удзяляецца асаблівая ўвага пры праектаванні.

— Хто будзе клапаціцца пра самае важнае — здароўе пасяленцаў, тым больш што многія з іх павінны будуць працаваць на фабрыках і заводах на арбіце?

— Інфраструктура на арбіце будзе не горшая, чым на планеце Зямля, бо яна распрацоўваецца па самых прагрэсіўных тэхналогіях і метадах. У ЭкаКосмаДамах будуць створаны камфортныя ўмовы для жыцця, адпачынку і працы чалавека. Вяртаючыся туды пасля рабочага дня на касмічным заводзе, чалавек будзе паўнавартасна адпачываць, як і ў сучасных гарадах (нават лепш, бо не кожны сучасны горад можа пахваліцца экалагічнымі і здаровымі ўмовамі для жыцця).

> «Інфраструктура на арбіце будзе не горшая, чым на планеце Зямля, бо яна распрацоўваецца па самых прагрэсіўных тэхналогіях і метадах. У ЭкаКосмаДамах будуць створаны камфортныя ўмовы для жыцця, адпачынку і працы чалавека».

У касмічным горадзе будуць жыць не толькі працаўнікі заводаў і фабрык, але і прадстаўнікі іншых важных прафесій: медыцынскія работнікі, настаўнікі, даследчыкі, кухары, фермеры, садоўнікі і многія іншыя. Кожны ЭкаКосмаДом будзе мець сваё прызначэнне. Напрыклад, таксама будуць ствараюцца рэкрэацыйныя аб'екты для адпачынку і турызму, якія стануць месцам прыцягнення і аздараўлення не толькі жыхароў касмічнага горада, але і турыстаў з планеты.

— «З чаго б вы пачалі ўсю гэтую гіганцкую працу, паважаны Анатоль Эдуардавіч, — пытаюцца людзі. — І на якім месцы па чарговасці ў вас стаіць стварэнне, фарміраванне сусветнага ўрада, які прыме на сябе штодзённае кіраўніцтва падрыхтоўкай, будаўніцтвам, штохвілінае кіраванне функцыянаваннем АТС? І менавіта для гэтага ці не час пачынаць перамовы з ААН, якая пры ўсіх яе слабасцях сёння з'яўляецца хоць нейкай аб'яднальнай сусветнай сілай?»

— Работа па рэалізацыі праграмы SpaceWay ужо даўно ідзе, я пачаў яе ў адзіночку больш за сорак гадоў таму, сёння мною створана кампанія — ТАА «Астраінжынерныя тэхналогіі», якое працягвае наступальную рэалізацыю праграмы. Сіламі каманды супрацоўнікаў гэтай кампаніі, у ліку якіх працую і я ў ролі генеральнага канструктара, у чэрвені гэтага года была праведзена другая Міжнародная навукова-тэхнічная канферэнцыя «Безракетная індустрыялізацыя космасу: праблемы, ідэі, праекты».

Найвышэйшы прыярытэт у дзейнасці гэтай кампаніі, вядома ж, звязаны з правядзеннем навукова-даследчых і доследна-канструктарскіх работ, на якія для якаснай прапрацоўкі ўсёй праграмы неабходна будзе выдаткаваць каля двух дзясяткаў гадоў і намаганні многіх тысяч навукоўцаў. Я ўпэўнены, што ў недалёкай будучыні гэтая структура трансфармуецца ў велізарны навукова-даследчы інстытут, а крыху пазней стане лакаматывам новай касмічнай галіны.

Другім па значнасці аспектам дзейнасці з'яўляецца папулярызацыя і прасоўванне праграмы па ўсім свеце, для гэтай мэты служаць штогадовыя канферэнцыі, якія праводзяцца намі, а таксама ўзаемадзеянне са структурамі ААН і падобныя мерапрыемствы. Мы хочам данесці да свядомасці землян інфармацыю пра адзіны шлях захавання біясферы Зямлі.

Не на апошнім месцы і задача па прапрацоўцы варыянтаў фінансавання ўсёй праграмы і формы кіравання ёю — тут рашэнні павінна прымаць усё чалавецтва ў цэлым і кожны зямлянін паасобку — наўпрост або праз кансалідуючыя структуры (урады краін, наддзяржаўныя структуры, грамадскія арганізацыі і да т. п.).

Для кіравання праграмай SpaceWay на ўсіх этапах яе жыццёвага цыклу (праектаванне, будаўніцтва, эксплуатацыя і іншыя) у інтарэсах усяго чалавецтва неабходна будзе стварыць кансорцыум, асноўнымі ўдзельнікамі якога павінны стаць: як мінімум 14 дзяржаў, па тэрыторыі якіх будзе праходзіць стартавая эстакада АТС; ААН — як наддзяржаўная структура, якая курыруе воды акіяна і космас (яны знаходзяцца ў агульным карыстанні ўсіх краін свету); інвестары (прыватныя, карпаратыўныя або дзяржавы), якія захочуць рэалізаваць эканамічны патэнцыял праграмы.

Стварэнне сусветнага ўрада не ўваходзіць у планы і кампетэнцыі праграмы SpaceWay, з гэтым чалавецтва здольнае разабрацца самастойна — эвалюцыйным шляхам, але ўсведамленне важнасці рэалізацыі нашай праграмы можа паслужыць каталізатарам для хутчэйшай трансфармацыі ў гэтым кірунку (калі чалавецтва зразумее, што мэты нашы адзіныя, а межы паміж намі — толькі ўмоўнасць).

І канешне ж, з прававога пункту гледжання ўзаемадзеянне з ААН, безумоўна, неабходна, як мінімум у частцы перагляду некаторых маральна састарэлых дакументаў, прынятых шмат гадоў таму.

**Гутарыў
Уладзімір ХІЛЬКЕВІЧ.
Фотаілюстрацыі
Яўгена ПЯСЕЦКАГА
і ЗАО «Паветраныя тэхналогіі».**

УНП 192425076

Гэтыя гордыя словы ўзвысіліся ў ЭкаТэхнаПарку, які пабудавала створаная А. Юніцкім кампанія «Струнныя тэхналогіі» пад Мінскам, і яшчэ раз сведчаць, што космас пачынаецца на Зямлі. Інавацыйная транспартная тэхналогія SkyWay («Нябесны шлях»), пра якую мы шырока расказвалі, ужо працуе. Яна не мае аналагаў у свеце, транспартныя сродкі — лёгкія і кампактныя юнікары і юнібайкі — перамяшчаюцца па спецыяльных рэйкава-струнных эстакадах над зямлёй. Наступным крокам павінна стаць касмічная праграма SpaceWay.

«ЗВЯРТАЙ УВАГУ...»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Гэтым разам мы заедзем у тры дамы. Акрамя **намесніка начальніка Смалявіцкага РАНС Рамана ШЧУРА,** з намі па адрасах скіруюцца **начальнік Смалявіцкай раённай энергагазінспекцыі Вячаслаў БАРАНОЎСКІ,** прадстаўнікі Беларускага добраахвотнага пажарнага таварыства і тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнай абароны насельніцтва.

— У нас да кожнага падыход індывідуальны. Напрыклад, у пенсіянераў, якія жывуць адны, нярэдка назіраюцца праблемы з печкай і электраправодкай. Спачатку мы высвятляем, ці ёсць у іх дзеці. Калі атрымліваецца, што сын або дачка жывуць асобна, то мы ім пішам спецыяльны ліст, дзе нагадваем пра тое, што дзеці мусяць дагледзець сваіх бацькоў і дапамагаць ім адрамантаваць праблемны ўчастак. Як правіла, яны адгукаюцца. Калі ж нашчадкаў не засталося, то ўсе неабходныя работы будуць выкананы пры дапамозе дзяржавы, але гэта, натуральна, зойме некаторы час. У любым выпадку мы праверым, ці ёсць аўтаномны пажарны апавяшчальнік, і калі яго з нейкай прычыны ў доме няма, то паставім.

Сёлета па Мінскай вобласці на рахунку гэтых невялікіх прыбораў — восем выратаваных жыццяў. Апавяшчальнік не патрабуе ніякага абслугоўвання, за выключэннем аднаго «але» — перыядычнай замены батарэйкі.

— Калі элемент сілкавання трэба замяніць, прыбор пачынае перыядычна «пішчаць». Мы пра гэта пастаянна нагадваем, але чамусьці людзі часам на гэтую акалічнасць забываюцца. І выбіраюць, здавалася б, самы просты спосаб — нейкім цудам зняць апавяшчальнік са столі і закінуць яго як мага далей, каб ён не надакучваў сваім гукам. Тым самым ставяць пад пагрозу сваё ж жыццё. Калі пачнецца пажар, пра гэта ўжо нішто не зможа паведаміць. Пры гэтым кошт той батарэйкі меншы за два рублі, а паставіць яе вельмі проста нават неспрактыкаванаму чалавеку. Хоць мы нярэдка адзначалі і прыемныя выпадкі — калі старыя самі куплялі батарэйкі і прасілі нас зрабіць замену. Натуральна, у гэтай просьбе мы не адмовім нікому.

* * *

Першы дом, куды мы кіруемся, знаходзіцца на самай ускраіне Смалявіч у новым раёне. Там жыве шматдзетная сям'я. Дома застаём гаспадыню Алену Мякіннік. Летась яна была ўзнагароджана Ордэнам маці.

Пакуль спецыялісты аглядаюць печку, з другога паверха да нас спускаецца цэлая дзіцячая дэлегацыя на чале з сынам Маркам.

— Гуляць любіце? — пытаецца Раман Шчур.

— Так.

— Мяне завуць Раман Анатолевіч. Я адказваю за бяспеку ў раёне. Давайце пагуляем. Сутнасць дастаткова простая: я задам некалькі пытанняў, а вы на іх адкажаце. У якасці прыза будзе чароўны пазл і размалёўка. Згодны?

Пакуль у вялікім пакоі адбываецца віктарына, Алена Мякіннік высвятляе пытанне, якое датычыцца газавага аналізатара. Прыбор, набыты мінулай зімой, нечакана зламаўся. І што з ім рабіць?

— Звяртайцеся ў краму, дзе яго набывалі, — кажа Вячаслаў Бараноўскі. — Вам яго або адрамантуюць, або заменяць. Галоўнае, каб у вас быў пры сабе гарантыйны талон.

На другім паверсе ўвагу Рамана Шчура прыцягвае печка. Дзверцы тут знаходзяцца даволі нізка ад падлогі.

— Часта яе паліце?

— Толькі на першым паверсе. У нас жа яна скразная.

Тэсціруем пажарныя апавяшчальнікі пры дапамозе звычайнага стрыжня ад шарыкавай ручкі. Усе прыборы рэагуюць на гэта гучным піскам. Значыць, яны спраўныя. На заканчэнне Вячаслаў Бараноўскі пакідае прыгожую размалёўку і дзіцячыя плакаты на тэму энергабяспекі.

* * *

Другая шматдзетная сям'я, да якой мы кіруемся, жыве ў здымнай трохпакаёвай кватэры. Такое жытло аглядаць прасцей, чым прыватны дом, — не ў апошнюю чаргу дзякуючы адсутнасці пячнога ацяплення. У адным з пакояў стаіць уключаны абагравальнік — раніца выдалася прахалодная. Але да фіранак далёка і на электрапрыборы нічога не ляжыць, таму заўваг у ратавальніка да гаспадыні Марыі Рыбак няма. Як, зрэшты, і ў іншых членаў камісіі.

— Я вам падару невялікі буклет. Тут намалявана ікона «Неапалімая купіна». Унутры надрукаваны правілы пажарнай бяспекі. Трымай маляванку, — звяртаецца Раман Шчур да маленькай Евы. — Калі будзеш расфарбоўваць, звяртай увагу, што робяць персанажы.

Аднак у адным з пакояў, дзе спяць дзеці, няма аўтаномнага пажарнага апавяшчальніка. Вырашаем, што яго ўстановіць гаспадар кватэры. А пакуль ён не прыедзе, апарат часова паляжыць на халадзільніку.

— Акрамя таго, мы пакінулі камп'ютарную інтэрактыўную гульню, — кажа Раман Шчур. — Сутнасць яе ў тым, каб малы справіўся пры любых абставінах з надзвычайнай сітуацыяй. Гэта значыць, напрыклад, калі нешта ў пакоі загарэлася, каб ён выйшаў і тут жа паведаміў дарослым. Сакрэт усіх заданняў, зрэшты, раскрываць не будзем.

Трэцім чалавекам, якога мы наведваем, становіцца пенсіянерка Нона Вікенцьеўна. Доўга ў яе доме мы не затрымліваемся. Бабуля з гонарам дэманструе пажарны апавяшчальнік. Кажа, батарэйку папрасіла памяняць суседа. А вось пэўны рамонт печцы ўсё ж патрэбны. Ды і праводка пракладзена даволі даўно.

— Праблем, з якімі мы сутыкаемся, можна назваць некалькі, — кажа Вячаслаў Бараноўскі. — Там, дзе ёсць дзеці, небяспеку ўяўляюць падаўжальнікі. У такім разе на ўсе разеткі, якія не выкарыстоўваюцца, павінны быць устаноўлены заглушкі. Звяртаем увагу на разводку праводкі, каб не было скрутак, паламаных разетак. Што да электрапрыбораў, то нярэдка знаходзім пашкоджаныя кабелі. Вось, скажам, вы выпадкова наступілі на той жа дрот ад праса і пашкодзілі ізаляцыю. Калі яго нехта возьме ў рукі — да бяды застаецца паўкрока. А што да замены праводкі, то на работы ў дамах тых, хто жыве адзінока, сацыяльныя службы выдзяляюць пэўныя сродкі. Мы за год дапамагаем прыкладна 40 чалавекам.

Валяр'ян ШКЛЕННІК.
Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Извещение о проведении 12 ноября 2019 года повторных торгов с условиями по продаже единым предметом торгов имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

Предмет торгов

капитальное строение с инв. № 500/C-59 (наименование – здание кафе с конференц-залом, площадь – 1029,8 кв. м, составные части и принадлежности: площадка (литер а), проезд (литер б), площадка под склад (литер в), дорожка (литер г), дорожка (литер д), дорожка (литер е), площадка под мусоросборники (литер з), эстакада (литер к), въезд (литер л), ограждение (литер м), ограждение (литер н), ограждение (литер о), ворота распашные (литер п), ворота откатные (литер р), ворота распашные (литер с), бордюр 0,08 (литер т), бордюр 0,16 (литер у)), расположенное по улице Селицкого,115/1 в городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/C-30562 (наименование – проходная З 1/К, площадь – 20,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого,115/2 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-7058487 (наименование – гараж, площадь – 1 235,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого,113-2 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793112 (наименование – помещение неустановленного назначения (вент. камера), площадь – 96,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-13 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793076 (наименование – помещение многофункциональное, площадь – 1 076,3 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-14 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-708114019 (наименование – производственное помещение, площадь – 144,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-15 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-708114020 (наименование – административное помещение, площадь – 15,8 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-15а в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-708124027 (наименование – административное помещение, площадь – 920,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-16 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-708124028 (наименование – помещение неустановленного назначения, площадь – 176,2 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-16а в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793079 (наименование – помещение неустановленного назначения, площадь – 27,7 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-17 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793081 (наименование – помещение неустановленного назначения, площадь – 13,8 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-19 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793082 (наименование – помещение неустановленного назначения, площадь – 42,9 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-20 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793083 (наименование – помещение стоматологии, площадь – 49,3 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-21 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793084 (наименование – административное помещение, площадь – 17,3 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-22 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-707947946 (наименование – помещение здравоохранения, площадь – 14,9 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-23 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793086 (наименование – административное помещение, площадь – 16,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-24 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793087 (наименование – административное помещение, площадь – 32,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-25 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793088 (наименование – помещение санитарно-бытового назначения, площадь – 12,8 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-26 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793089 (наименование – административное помещение, площадь – 15,7 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-27 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793090 (наименование – административное помещение, площадь – 31,1 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-28 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793091 (наименование – административное помещение, площадь – 30,5 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-29 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793092 (наименование – административное помещение, площадь – 14,3 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-30 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793099 (наименование – административное помещение, площадь – 152,4 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-37 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793100 (наименование – административное помещение, площадь – 40,4 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-38 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793105 (наименование – административное помещение, площадь – 14,4 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-43 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793106 (наименование – административное помещение, площадь – 16,4 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-44 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793107 (наименование – административное помещение, площадь – 32,4 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-45 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793108 (наименование – административное помещение, площадь – 32,9 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-46 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793109 (наименование – административное помещение, площадь – 31,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-47 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793110 (наименование – помещение неустановленного назначения, площадь – 251,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-48 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793111 (наименование – помещение неустановленного назначения, площадь – 102,7 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-49 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-707947947 (наименование – помещение стоматологии, площадь – 30,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-50 в городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/C-1019226 (наименование – ливневая канализационная сеть, протяженность сети – 833,1 м), расположенное по улице Селицкого 113 (от ЛК-сущ, до ЛК-46) в городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/C-1019229 (наименование – тепловая сеть, протяженность – 165,3 м), расположенное по адресу: внутриплощадочная тепловая сеть по улице Селицкого 113 в городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/C-1019230 (наименование – сеть наружного освещения, протяженность – 458,1 м), расположенное по улице Селицкого 113 в городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/C-1019228 (наименование – хозяйственно-фекальная канализационная сеть, протяженность – 944,1 м), расположенное по улице Селицкого 113 (КК-1-КК-39 (сущ.)) в городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/C-1019227 (наименование – хозяйственно-питьевая водопроводная сеть, протяженность – 833,1м), расположенное по улице Селицкого 113 (от ВК-сущ, до ВК-2) в городе Минске; водомерный узел (инв. № 6500, 2010 года выпуска), задвижка с электроприводом (инв. № 131033, 2005 года выпуска), задвижка с электроприводом (инв. № 131032, 2005 года выпуска), насос ВРН 60/250 40м (инв. № 1416, 2004 года выпуска), шкаф гардеробный с антресолью 2500*2100*560 (инв. № 2004, 2010 года выпуска), шкаф гардеробный с антресолью 2500*2300*600 (инв. № 01038, 2009 года выпуска), шлагбаум WIL6/A в комплекте (Селицкого) (инв. № 47074, 2012 года выпуска); дерево (алыча) инв. № 010, дерево (алыча), инв. № 011, дерево (алыча), инв. № 012, дерево (алыча), инв. № 013, дерево (береза повислая), инв. № 015, дерево (боярышник обыкновенный), инв. № 016, дерево (ель колючая голубая), инв. № 017, дерево (ель колючая голубая), инв. № 018, дерево (ель колючая голубая), инв. № 019, дерево (ель колючая голубая), инв. № 020, дерево (ель колючая голубая), инв. № 021, дерево (ель колючая голубая), инв. № 022, дерево (ель колючая голубая), инв. № 023, дерево (робиния лжеакация), инв. № 026, дерево (робиния лжеакация), инв. № 025, дерево (слива домашняя), инв. № 028, дерево (слива домашняя), инв. № 029, дерево (слива домашняя), инв. № 027/ (далее – имущество).

Местонахождение: г. Минск, ул. Селицкого, 113, 113А, 113-2, 115/1, 115/2
Сведения о земельных участках: кадастровый номер 500000000002009190, площадь – 0,3308 га (доля в праве аренды: 2/5); кадастровый номер 500000000002009194 площадь – 1,8216 га
Начальная цена: 4 417 163,57 бел. руб. с учетом НДС
Сумма задатка: 440 000,00 бел. руб.
Обременение: аренда

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Минский р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица, а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся **12 ноября 2019** года в **16.00** по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются **с 30.10.2019 по 11.12.2019** включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); (017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»).

Правила проведения Рекламной игры «ROYAL CANIN радует питомцев и вас»

Настоящие правила проведения Рекламной игры «Royal Canin радует питомцев и вас» (далее – Правила), направленной на продвижение продукции, производимой под торговой маркой «Royal Canin», разработаны в соответствии с Положением «О проведении рекламных игр на территории Республики Беларусь», утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 г. № 51 (с изменениями и дополнениями), и определяют порядок проведения на территории Республики Беларусь Рекламной игры «Royal Canin радует питомцев и вас» (далее – Рекламная игра).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатор Рекламной игры: белорусско-эстонское совместное предприятие «ПРАЙМЭРИ» общество с ограниченной ответственностью (далее – «Организатор») с местом нахождения по адресу: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2. УНП101132766. Электронный адрес: **office@primary-jwt.by**.

Заинтересованное лицо Рекламной игры: УП «РусканБел» (Республика Беларусь), с местом нахождения по адресу: 223049, Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 28/1, ТЛЦ «Щомыслица», административное помещение № 24. УНП: 190543052.

1.2. Наименование Рекламной игры: «Royal Canin радует питомцев и вас».

1.3. Территория проведения Рекламной игры: установленные правилами Рекламной игры торговые объекты, находящиеся на территории Республики Беларусь: торговые объекты сетей «Доктор Вет», «ZOObazar», «ЛоЛо», «Стрелка», «Материк», а также указанные ниже (в таблице)

Название юридического лица	Наименование торгового объекта	Город	Адрес торгового объекта
ООО «Тинтолайн»	«Зоомагазин»	Минск	ул. Карастояновой, д. 17, пом. 2Н
ООО «Фурката»	«Зоомагазин»	Минск	ул. Волгоградская, д. 4
ООО «Фурката»	«Пеликан»	Минск	Старовиленский тракт, д. 28
УП «МВСервис»	«Ветеринарная Аптека»	Минск	ул. Волгоградская, д. 25а
Частное предприятие «Ветпет»	«Золотая рыбка»	Минск	ул. Я. Коласа, д. 49
Частное предприятие «Ветпет»	«Бегемот»	Минск	Пр-т Независимости, 85
Частное предприятие «Ветпет»	«Зоомагазин»	Минск	ул. Чкалова, д. 16
ООО «Хорси-Торг»	«Зоомагазин»	Минск	ул. Дунина-Марцинкевича, д. 10
ООО «Брайт Лайт»	«Dog&Cat»	Минск	ул. П. Мстиславца, д. 11
ООО «Редакция газеты «Магазин кроссвордов»	«Лепшы сябар»	Минск	ул. Ложинская, д. 14

1.4. Срок начала и окончания Рекламной игры, включая срок выдачи выигрышей и публикации результатов проведения Рекламной игры: с 7 ноября 2019 г. по 15 января 2020 г.

1.5. Период, в течение которого можно стать участником Рекламной игры: с 7 ноября 2019 г. по 23:59:59 18 декабря 2019 г. включительно.

1.6. Состав комиссии по проведению Рекламной игры (далее – Комиссия):

председатель комиссии:

Тихомирова Татьяна Николаевна, специалист по маркетингу УП «РусканБел»;

члены комиссии:

Абрамович Татьяна Владимировна, офис-менеджер СП «ПРАЙМЭРИ» ООО;

Головач Светлана Александровна, специалист по работе с клиентами СП «ПРАЙМЭРИ» ООО;

Зарецкий Вячеслав Сергеевич, специалист по работе с клиентами СП «ПРАЙМЭРИ» ООО;

Русак Руслан Иванович, специалист по медиапланированию Иностранного унитарного предприятие «Медиахауз».

1.7. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации которых проводится Рекламная игра: Рекламная игра проводится в целях стимулирования реализации следующих товаров (по тексту Правил – Игровой продукт):

любой продукт ассортимента рационов для кошек и собак, производимый под ТМ Royal Canin, за исключением линеек рационов Royal Canin Club CC и Royal Canin Club HE.

2. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится участником Рекламной игры:

2.1. К участию в Рекламной игре допускаются достигшие возраста 18 лет физические лица – граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь (имеющие вид на жительство на территории Республики Беларусь).

2.2. Участником Рекламной игры не может быть член Комиссии по проведению Рекламной игры, а также лицо, состоящее в трудовых отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.

2.3. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими Правилами и принятие на себя обязательства соблюдать все их условия и требования.

2.4. Для участия в Рекламной игре необходимо в период времени с 7 ноября 2019 г. по 18 декабря 2019 г. (включительно):

2.4.1. Купить любой Игровой продукт в торговых объектах указанных в п.1.3 настоящих правил, на сумму не менее чем 15,00 (пятнадцать) белорусских рублей в одном товарном (кассовом) чеке, получить товарный (кассовый) чек (далее – чек), подтверждающий его покупку.

2.4.2. Зарегистрировать чек на интернет-сайте **www.royalpromo.by** (далее – «Сайт») путем указания в регистрационной форме необходимых данных: личного номера мобильного телефона оператора сотовой связи Республики Беларусь, услугами которого пользуется Участник (МТС, А1, Life:)), адреса электронной почты, имени, фамилии, отчества, адреса фактического проживания Участника, и прикрепить фотографию чека, а также подтвердить свое согласие с настоящими Правилами, путем проставления галочки в специальном окне Сайта.

Под **Кассовым (товарным) чеком** в настоящих Правилах понимается документ, подтверждающий факт приобретения Игровых продуктов, который должен содержать сведения о УНП (учетном номере налогоплательщика) продавца, дате продажи, наименовании, количестве и цене товара, сумме покупки. В случае отсутствия в кассовом чеке вышеперечисленных сведений покупатель должен получить у продавца товарный чек произвольной формы, в котором эти сведения должны быть указаны.

2.4.3. В случае успешной регистрации в течение 12 часов с момента регистрации чека на Сайте Участник получает в электронном письме на адрес электронной почты, указанный в соответствующем поле при регистрации, подтверждение успешной регистрации чека.

2.5. Один и тот же номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты могут быть использованы для регистрации покупок только одного Участника.

2.6. Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре не более 5 (пяти) раз при условии совершения повторных покупок Игрового продукта и повторного выполнения иных требований, необходимых для участия в Рекламной игре.

2.7. При предоставлении Участником при регистрации покупки неполных, неправильных, недостоверных сведений или сведений, не соответствующих настоящим Правилам, зарегистрированный чек не допускается к розыгрышу призов. При повторной регистрации одного и того же чека, в игре (розыгрыше призов) принимает участие только первый зарегистрированный чек.

2.8. Участнику необходимо сохранить оригинал чека до окончания Рекламной игры.

3. Состав и размер призового фонда и источники его формирования:

3.1. Призовой фонд Рекламной игры составляет 25 646,64 (двадцать пять тысяч шестьсот сорок шесть) белорусских рублей 64 копейки. Источником формирования призового фонда являются денежные средства и имущество Организатора и имущество Заинтересованного лица.

3.2. Призовой фонд Рекламной игры включает в себя призы (выигрыши), перечисленные ниже в Таблице № 1.

Таблица № 1:

	Наименование призов	Количество, шт.	Цена за 1 единицу, бел. руб.	Всего стоимость, бел. руб.
1	**Еженедельный приз**: палатка трехместная с логотипом RC стоимостью 230 бел. руб., а также денежные средства в сумме 14,79 бел. руб., которые удерживаются Организатором для уплаты за Победителя подоходного налога с общей стоимости приза	12	244,79	2 937,48
2	**Главный приз**: автомобиль легковой Renault Sandero, Россия, куз. №: X7L5SRLV464208119, год выпуска 2019, цвет белый; стоимостью 19 774 белорусских рубля, а также денежные средства в сумме 2 935,16 бел. руб., которые удерживаются Организатором для уплаты за Победителя подоходного налога с общей стоимости приза	1	22 709,16	22 709,16

4. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе порядок определения Победителей:

4.1. Розыгрыши призов проводятся в офисе Организатора по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2.

4.2. Розыгрыши призов проводятся следующим образом:

4.2.1. Розыгрыши Еженедельных призов проводятся согласно Таблице 2 среди Участников, которые выполнили условия п. 2.4.2 Правил в соответствующий период времени.

Таблица № 2: розыгрыши Еженедельных призов

№	Дата и время розыгрыша	Розыгрыши проводятся среди Участников, которые зарегистрировали на Сайте чеки в период
1	15 ноября 2019 г. в 17.00	с 7 ноября по 23:59:59 13 ноября 2019 г.
2	22 ноября 2019 г. в 17.00	с 00:00:00 14 ноября по 23:59:59 20 ноября 2019 г.
3	29 ноября 2019 г. в 17.00	с 00:00:00 21 ноября по 23:59:59 27 ноября 2019 г.
4	6 декабря 2019 г. в 17.00	с 00:00:00 28 ноября по 23:59:59 04 декабря 2019 г.
5	13 декабря 2019 г. в 17.00	с 00:00:00 5 декабря по 23:59:59 11 декабря 2019 г.
6	20 декабря 2019 г. в 17.00	с 00:00:00 12 декабря по 23:59:59 18 декабря 2019 г.

В каждом розыгрыше разыгрывается по два Еженедельных приза.

4.3. Розыгрыш Главного приза проводится 20 декабря 2019 года в 17.30 среди всех Участников, которые выполнили условия участия в Рекламной игре в соответствии с п. 2.4 Правил в период времени с 07.11.2019 по 18.12.2019 г. включительно.

4.4. До начала каждого розыгрыша Комиссия составляет списки Участников, которые выполнили условия п. 2.4 Правил в соответствующий период времени, и имеющих право участвовать в соответствующем розыгрыше, с указанием Порядкового номера регистрации, фамилии, имени, отчества Участников, а также даты и времени совершения покупки и регистрации чека на Сайте. Порядковый номер регистрации присваивается каждому зарегистрированному чеку Участника в хронологическом порядке в зависимости от даты и времени регистрации чека на Сайте.

4.5. Для каждого розыгрыша призов Организатором используется лототрон и набор шаров в количестве 10 штук с номерами от 0 по 9. Определение выигрышных номеров получателей призов происходит путем их формирования справа налево из номеров шаров, поочередно извлекаемых из барабана.

Для определения цифры первого справа разряда выигрышного порядкового номера помещаются в лототрон шары с номерами от 0 по первую справа цифру последнего порядкового номера Участника игры в списке. Из барабана извлекается один шар. Номер извлеченного шара вносится в протокол и записывается в первый справа разряд формируемого выигрышного номера. После этого в барабан загружаются все десять шаров, шары перемешиваются, и из барабана извлекается шар, номер которого определяет цифру следующего разряда выигрышного номера. Номер шара вносится в протокол, в соответствующий разряд выигрышного номера.

Подобным образом шары извлекаются до тех пор, пока полученная комбинация цифр разрядов не попадает в диапазон соответствующих разрядов порядковых номеров в списке Участников.

Участник, на чей зарегистрированный порядковый номер регистрации приходится сформированный выигрышный номер, является Победителем, имеющим право на получение соответствующего приза.

Таким образом определяются Победители всех призов всех розыгрышей.

5. Срок и способ информирования Победителей:

информирование Победителей осуществляется посредством отправки уведомлений на зарегистрированный адрес электронной почты Участника, в срок не позднее 24 декабря 2019 г. Сведения о Победителях размещаются на Сайте не позднее 6 (шести) календарных дней после даты проведения соответствующего розыгрыша. Организатор вправе по своему усмотрению дополнительно известить Победителя о выигрыше главного приза посредством SMS-сообщения или телефонным звонком по номеру мобильного телефона, указанному участнику при регистрации чека.

6. Место, порядок и срок выдачи выигрышей:

6.1. для получения Еженедельных призов Победителям необходимо не позднее 15 января 2020 г. явиться в офис Организатора по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2 (режим работы Организатора по выдаче призов: рабочие дни – с 10.00 до 17.00; суббота 28 декабря 2019 года – с 10.00 до 13.00), предварительно связавшись с Организатором по телефону + 375 17 347 10 19 (звонок платный, в соответствии с тарифами операторов, которыми пользуется Участник), предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт или вид на жительство), оригиналы зарегистрированных чеков, на регистрацию которых пришелся выигрыш.

6.2. Для получения Главного приза Победителю необходимо не позднее 15 января 2020 г. явиться в офис Организатора по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2 (режим работы Организатора по выдаче призов: рабочие дни – с 10.00 до 17.00; суббота 28 декабря 2019 года – с 10.00 до 13.00), предварительно связавшись с Организатором по телефону + 375 17 347 10 19 (звонок платный, в соответствии с тарифами операторов, которыми пользуется Участник), предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт или вид на жительство), оригинал зарегистрированного чека, на регистрацию которого пришелся выигрыш. Главный приз (автомобиль) передается Победителю по месту нахождения автомобиля: Республика Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, д. 4, помещение 2 не позднее 15 января 2020 г.

6.3. Организатор при выдаче призов признается налоговым агентом и удерживает из денежной части Приза подоходный налог, причитающийся к уплате Победителями в связи с получением соответствующего приза.

6.4. Организатор не оплачивает Победителям расходы, связанные с проездом к месту получения приза или в офис Организатора, с транспортировкой приза от места его выдачи.

6.5. В случае если Победитель не может явиться в офис Организатора для совершения предусмотренных Правилами процедур лично, соответствующие действия может совершить от его имени его доверенное лицо по предъявлении документа, удостоверяющего личность, и надлежащим образом заверенной доверенности, а также оригинала зарегистрированного чека, на который пришелся выигрыш.

6.6. Призы не подлежат выдаче Участнику иначе как в порядке, предусмотренном Правилами. В случае отказа Участника от получения приза, невыполнения Участником требований настоящих Правил, связанных с получением приза, или неполучения им приза в установленные сроки и в установленном порядке, Участник теряет право на получение приза, и причитающийся Победителю приз остается у Организатора.

7. Прочие условия:

7.1. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» до начала Рекламной игры.

7.2. Результаты проведения розыгрыша Рекламной игры публикуются в газете «Звязда» не позднее 27 декабря 2019 г.

7.3. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно получить на Сайте, а также по телефону горячей линии (телефон для справок по вопросам проведения Рекламной игры): +375 29 513 46 94 с 10.00 до 17.00 с понедельника по воскресенье без перерыва на обед. Звонок платный, в соответствии с тарифами операторов, которыми пользуется Участник.

7.4. Организатор не несет ответственности за:

7.4.1. Ошибки, допущенные Участниками Рекламной игры и за достоверность сведений и персональных данных, указанных Участниками при регистрации.

7.4.2. Невозможность связаться с Участником в случае недостоверности информации, предоставленной Участником.

7.4.3. Невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с участием в Рекламной игре и получением призов.

7.4.4. Неознакомление Участников с настоящими Правилами и условиями участия в Рекламной игре, а равно их неознакомление с результатами проведения Рекламной игры.

7.4.5. Неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений, необходимых для получения призов.

7.4.6. За работу сети интернет при ее использовании Участником (например, за работу компаний, предоставляющих услуги сети интернет Участнику) и операторов сотовой подвижной электросвязи (плохое соединение с оператором и т. д.).

7.5. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рассматриваются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.6. Все возможные претензии Участников Рекламной игры в отношении организации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору.

7.7. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники соглашаются с тем, что их имена, отчества, фамилии, фотографии, видео-, аудио- и иные материалы о них могут быть использованы Организатором в любых рекламных и (или) информационных материалах, связанных с проведением Рекламной игры, без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. Победитель Рекламной игры дает свое согласие на интервью в средствах массовой информации и съемку для рекламных материалов, подготовленных в связи с проведением данной Рекламной игры, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные материалы принадлежат Организатору.

Свидетельство № 3667 о регистрации рекламной игры, зарегистрированной 28 октября 2019 г., выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ГП «ЩУЧИНСКАЯ МПМК-166»

Предмет торгов	Начальная цена без НДС, руб.	Размер задатка, руб.
Лот № 1 – грузовой специальный самосвал MAZ 5551 A 2, 2009 г. в., рег. знак АВ 2372-4	5 462,14	546,21
Лот № 2 – грузовой седельный тягач MAZ 6430 A8-360-020, 2012 г. в., рег. знак АЕ 3067-4	12 424,49	1 242,45
Лот № 3 – грузовой седельный тягач MAZ 5432 A 3-322, 2009 г. в., рег. знак АВ 2377-4	6 103,90	610,39
Лот № 4 – трактор «Беларус 826», 2008 г. в., рег. знак В-4 0537	3 854,63	385,46
Лот № 5 – грузовой седельный тягач MAZ 6422 A8-332, 2008 г. в., рег. знак АВ 0487-4	11 446,33	1 144,63
Лот № 6 – грузопассажирский вагон UAZ 39099 4-312, 2008 г. в., рег. знак АВ 0636-4	1 971,15	197,12
Лот № 7 – автомобиль МАЗ 5516 А5 АА 6552-4, инв. № 2043	10 998,54	1 099,85
Лот № 8 – растворобетонный узел, инв. № 2050; автомобиль МАЗ 5516 45-371 AI 9135-4, инв. № 1367	93 004,95	9 300,50

Организатор торгов	Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
Номер р/сч для перечисления задатка	BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» РД № 100 по Брестской обл., г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245
Условия оплаты	В соответствии с заключенным договором купли-продажи
Условия продажи	Без условий
Срок заключения договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона	
Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в размере 20 % от продажной стоимости объекта, возмещение затрат Организатору аукциона	
Аукцион состоится **3 декабря 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325**	
Информацию об аукционе можно узнать по телефонам: 8-(0162)-20-92-13, 21-88-81	
Заявления на участие принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-329 в раб. дни с 9.00 до 17.00. Последний день приема заявлений – **2 декабря 2019 г. до 17.00**	

Сакрэт поспеху

НАТХНЁНАЯ БЛІСКАВІЦАЙ

Як шаравая маланка паспрыяла нараджэнню брэнда

Работы гэтай дзяўчыны-хэндмейдара выкарыстоўвалі ў сваіх праектах такія часопісы, як Vogue Italia, Vogue Polska і Elle Bulgaria. Кожны тыдзень да беларускі звяртаюцца стылісты, дызайнеры, фатографы, мадэльеры з усяго свету ў надзеі атрымаць яе ўпрыгажэнні ці заказаць новую калекцыю для работы. Стваральніца брэнда BLISKAVICA Віка СІНЧЫЛІНА раскрыла чытачам «Звязды» сакрэты свайго натхнення і падзялілася страшнай гісторыяй з дзяцінства, якая паўплывала на ўсё яе жыццё.

Узнікненне страсці

...У Вікі быў добры настрой. Яна любіла лета, бо гэта была магчымасць паехаць з Мінска да бабулі, убачыць сваіх сябровак, па якіх сумавала цэлы год. Там, у Мастах, адзінаццацігадовыя дзяўчынкі хадзілі ў мясцовую бібліятэку, гулялі і, вядома, сакрэтнічалі. У той дзень Віка адправілася да сяброўкі ў госці. Яна спяшалася, бо на вуліцы было душна — адчувалася, што хутка пойдзе дождж. Дабраўшыся да той, яны разам узялі некалькі кніг і ўселіся на канапе ў гасцінай, каб пачытаць. Ад духаты вокны былі расчынены, і калі раптам пайшоў дождж, яны разам ускінулі галовы, паглядзелі ў бок акна і... анямелі. Там, у паветры, вісеў вельмі яркі блакітнаваты шар. Стала зразумела, што зачыніць акно яны не паспеюць. Дзяўчынкі хутка схаваліся за печ. Моцны трэск і грукат аглушылі іх. Абгарэла акно, падаконнік і кветкі, якія стаялі на ім, але самі дзяўчаты не пацярпелі.

— Не аднойчы я ўспамінала той момант, — расказвае Віка. — І кожны раз мяне ўражвала тая маланка: яркая, аглушальная і хвалюючая.

Падобнае пачуццё яна зведала, убачыўшы ў часопісах Elle girl і Cool girl неверагодныя ўпрыгажэнні для дзяўчат. Зноў і зноў перагортвала старонкі і амаль з адчаем разумела, што такіх рэчаў у яе ніколі не будзе. Грошай у сям'і на такую прыгажосць не было. Затое ў Вікі быў дзядуля — тэлемайстар, які аднойчы прынёс унучцы markdown рознакаляровыя правадкі для забавы. Вось тут Віка імгненна зразумела: упрыгажэннем быць! Дзяўчынка пачала рабіць спачатку вельмі простыя бранзалеты. Але з кожным разам прыдумвала ўсё больш складаныя і цікавыя рэчы.

Неўзабаве Віка заўважыла, што ў галаве пастаянна ўзнікаюць нейкія ідэі, але яна не можа іх рэалізаваць праз адсутнасць патрэбных матэрыялаў. І тады дзяўчынка стала маляваць свае задумкі ў нататніку — у надзеі, што калі-небудзь іх увасобіць. Мама дзяўчынкі, заўважыўшы такую цікаўнасць свайго дзіцяці, прапанавала паехаць у краму, дзе прадаецца спецыяльная фурнітура.

— Гэта было даволі сур'ёзнае захапленне, падобнае нават на нейкую страсць, — успамінае Віка. — Я збірала кішэнныя і падораныя грошы, каб патраціць іх у той краме. Потым гадзінамі рабіла розныя ўпрыгажэнні па сваіх эскізах — для мамы, бабулі, сваякоў, сяброў і, вядома ж, для сябе. Заўсёды ўспамінаю той час з цеплынёй.

Але праз пару гадоў Віка захапілася журналістыкай. Скончыўшы адпаведны факультэт, дзяўчына стала пісаць артыкулы, асноўнай тэмай якіх была мода. У хуткім часе яе заўважылі і запрасілі працаваць у англійскую кампанію. Задачай Вікторыі было прадстаўляць прадукцыю лонданскай кампаніі ў краінах СНД.

Натхняльнік — само жыццё

— Займалася піярам тры гады і раптам зразумела, што... магу піярыць і сябе, — расказвае Віка. — Спачатку пачала весці блог аб тэндэнцыях у модзе і аднойчы напісала, што ў моду вярнуліся чокеры — такія аксамітныя палоскі-ўпрыгажэнні на шыю. І адчула непераадольнае жаданне зрабіць свой чокер. І пачала тварыць. Ён быў незвычайны, з карункамі і пацеркамі. Здавалася, што вось-вось з'явіцца Марыя-Антуанета — у цікавай сукенцы і створаным мной пяшчотна-зялёным чокеры... Адчуванне было магічнае.

Так вярнулася дзіцячае захапленне. І, канешне, ідэя назваць брэнд BLISKAVICA — як даніна сустрэчы дзяўчынкі са стыхіяй. Хутка з'явіліся добрыя водгукі, якія матывавалі яшчэ актыўней працаваць у выбраным кірунку.

BLISKAVICA

Віку пачалі запрашаць у розныя праекты. Адзін з першых і запамінальных — удзел у паказах калекцыі Марк Фармель на беларускім Тыдні моды.

— Мая задача была стварыць упрыгажэнні да калекцыі «Радзівіл», — успамінае хэйдмейдар. — Працавалі з дызайнерамі кампаніі, хацелася прыдумаць нешта асаблівае і сучаснае. І ў мяне атрымалася. Пасля паказу да мяне тут жа звярнуліся прадстаўнікі Vogue Italia: ім вельмі спадабалася ўся калекцыя, але асабліва незвычайная жамчужная завушніца. А потым неяк само сабой атрымалася: запрашэнні, новыя калекцыі і даволі актыўны продаж маіх работ. Цяпер я ўвесь свой час прысвячаю свайму захапленню і адчуваю сябе шчаслівай.

Дзяўчына з любоўю перабірала завушніцы, кулоны, калье, расказала пра жэмчуг, метал, тэкстыль і крышталь, з якімі працуе. Некаторыя рэчы зроблены ў адным экзэмпляры, напрыклад, завушніцы з вінтажных пацерак. Віка з захапленнем апавядала, як шукала ў розных краінах свету неабходныя для ўпрыгажэнняў матэрыялы. Як рабіла незвычайную экалагічную калекцыю з перапрацаванага пластыку.

— Мой натхняльнік — гэта жыццё вакол мяне, — дадае напрыканцы Віка. — Горад, па якім я шпацырую, вулічная музыка, кіно, фота, кнігі... І, вядома, людзі. Бывае, купляе жанчына маю работу, і я бачу ў ёй нешта незвычайнае, пранізлівае, што чапляе, і ў галаве ўзнікае вобраз. А ў нататніку з'яўляецца новы эскіз... Спадзяюся, што ў хуткім часе людзі, як і раней, будуць пакідаць сваім нашчадкам дарагія сэрцу і ўнікальныя рэчы. Жанчыны аднаго роду змогуць адчуваць сувязь паміж сабой, перадаваць такім чынам сваю любоў і цяпло.

Наталля ТАЛІВІНСКАЯ.
Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ.

Ваш стыль

УСЯ СПРАВА Ў КАПЕЛЮШЫ

У Гродне прайшоў модны паказ галаўных убораў

Такое мерапрыемства тут ладзіцца ўпершыню. Свае творчыя напрацоўкі прадставілі восем майстроў. У калекцыях — капелюшы розных фасонаў і матэрыялу. Фетравыя, тэкстыльныя, валяныя, вязаныя спіцамі і кручком... І кожны выраб — асобны твор з аўтарскім почыркам.

Такім чынам было прадэманстравана каля 70 экзэмпляраў жаночых капелюшоў.

Напрыклад, майстар Вольга Урбановіч прадставіла калекцыю ў стылі «клош». Галаўныя ўборы зроблены па форме кацялка з апушчанымі невялікімі палямі. Відавочна, рэтра-капелюшы зноў становяцца трэндавымі элементамі адзення. Дарэчы, майстар мае ўласную майстэрню ў горадзе-спадарожніку Скідзелі, дзе з поспехам шые рэчы.

Майстар Валянціна Казукевіч распрацавала калекцыю для жанчын, якія сутыкнуліся з цяжкай хваробай, перанеслі хіміятэрапію. У яе ёсць свой праект, яна адаптуе матэрыялы такім чынам, каб жанчына нягледзячы ні на што была прывабнай.

Не абыйшоўся паказ і без саламяных капелюшоў — традыцыйнага галаўнога ўбора беларусаў. І хоць гэта была частка пераважна мужчынскага ўбрання, яны вабілі і жанчын. Многія памятаюць, якія пачуцці бушавалі вакол капелюша з італьянскай саломкі ў вядомым вадэвілі. Такія ўборы ў розных варыянтах, праўда, з беларускай саломкі, могуць упрыгожыць і сучасных жанчын. Адпаведную калекцыю прапанавала майстар Людміла Блохава. А вось Наталля Кірко прадставіла арыгінальныя вянкі і галаўныя ўборы з дэкаратыўнымі кветкамі.

Сёння папулярная тэма — капелюшы-таблеткі. Гэтая форма надае жанчыне грацыёзнасць і шарм.

— Усе нашы ўдзельніцы — гэта майстры, якія займаюцца пераважна галаўнымі ўборамі, маюць свае творчыя майстэрні і нават студыі, — паведаміла **загадчыца Цэнтра спадчыны Марына ЧЫКУН.** — Яны прадставілі самыя цікавыя і арыгінальныя. Усе майстры маюць статус рамеснікаў і прадаюць свае вырабы на кірмашах, супрацоўнічаюць з дамамі моды і гандлёвымі прадпрыемствамі.

Мастак-дызайнер Алена Вітко, напрыклад, робіць капелюшы для гродзенскай швейнай фірмы. На яе думку, цяпер у трэндзе фетравыя — магчыма, таму, што гэта класічны, якасны матэрыял. Па форме яны не такія экстравагантныя, як, напрыклад, валяныя вырабы. Дарэчы, на паказе Алёна прадставіла калекцыю, якая прэтэндуе менавіта на эксклюзіў. Гэта галаўныя ўборы для асаблівых свят.

— Да такіх падзей падыходзяць віялеткі — невялікія ўпрыгажэнні розных формаў: гэта стужкі, кветкі, кампазіцыі з пёрамі, карункамі, сеткамі... Яны робяцца больш па індывідуальных заказах, — патлумачыла майстар.

Увогуле свой стыль дызайнер «укараняе ў масы». Напрыклад, яна любіць пакрасавацца ў чорнай дэкарыраванай пілотцы і ўбачыць зацікаўленыя погляды навакольных. Многім сваім знаёмым, і не толькі, дызайнер такім чынам дапамагла знайсці свой вобраз.

— У нас, на жаль, страчана культура нашэння галаўных убораў. Напрыклад, я стала насіць капелюшы ў 90-я гады, і многія тады нават паказвалі пальцам. Ды і цяпер, калі прыходжу па свайго сына ў школу, многія ўспрымаюць мае галаўныя ўборы як дзівацтва. Але чым больш будзе такіх «дзівакоў», тым лепш, бо гэта падкрэслівае індывідуальнасць, — адзначае Алёна.

Што датычыцца трэндавых фасонаў, то прафесіяналы схіляюцца да класікі. Гэта капелюшы як з шырокімі, так і з невялікімі палямі. Модныя цяпер і кепкі «а-ля Гаўрош», «хуліганкі». Уваходзяць у моду вырабы з невысокім верхам і апушчанымі палямі. Ідэя капялюшнага салона гродзенцаў — вярнуць і пашырыць культуру нашэння галаўных убораў.

Маргарыта УШКЕВІЧ.
Фота аўтара.

ДУШЭЎНЫ АБУТАК

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Уладзімір і Марыя МІЧКОВЫ жывуць у шлюбе сорак пяць гадоў. Спачатку працавалі на віцебскіх прадпрыемствах, але ў 2001 годзе пабудавалі ў вёсцы дом і пераехалі на сталае жыхарства. Заняліся агародніцтвам, жывёлагадоўляй і вырабам валёнкаў. Цяпер іхні асноўны клопат — даглядаць летам гарадскіх унукаў і валіць валёнкі.

— На такіх майстроў, як мы, кажуць: ці шапавалы, ці валёначнікі. А ў нашай акрузе называюць — «валёншчыкі! — усміхаецца Марыя Якаўлеўна, расцілаючы на стальніцы чарговую порцыю сухой і расчасанай воўны, абгортваючы яе цалафанам і паркалёвай тканінай — для чарговай загатоўкі.

Пачынаецца працоўны дзень. Майстрыха садзіцца за стол, прымаецца за валенне скручанай у валік загатоўкі. Гэта займае амаль паўгадзіны. На першы погляд працэдура нескладаная: сядзі сабе і валі — туды-сюды. Але такі занятак патрабуе здаровых рук і мышцаў. Моцных далоняў і пальцаў.

Сапраўды, у шапавалаў галоўны інструмент — рукі. У Марыі і Уладзіміра за доўгую працу павыкручваныя пальцы, ныюць локці і плечы. Калі ім заказваюць цэлую партыю абутку, клічуць на дапамогу дзяцей. І тады дачка Аксана садзіцца валіць лямцавыя загатоўкі, а зяць Дзмітрый разам з Уладзімірам Іванавічам у сямейнай майстэрні мочаць-парацьзагатоўку і надаюць валёнкам адмысловую форму.

— Добра, што і дзеці засвоілі наша рамяство, справа не загіне, — задаволена кажа гаспадар валюшна-лямцавай вытворчасці.

Па дзедаўскай тэхналогіі, каб зрабіць эксклюзіўны абутак, трэба мецькалодкі пад памер нагі, якія з усёй моцы заганяюцца ў мокрае тулава валёнка. У Мічковых маецца ўвесь набор адпаведнага рыштунку, тэхналагічны ланцужок — ад ваўначоскі да сушкі валёнкаў у печы прадуманы, правераны, недзейны. Невыпадкова Мічковы ўмеюць рабіць мадэльны абутак для зімы — валёнкі для дзяцей, рыбакоў і паляўнічых, для моладзі і старых. І, нават, для інвалідаў. Нездарма кажуць пра валёнкі з Гняздзілава: «Абуеш — душа не нарадуецца!»

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Больш здымкаў гэтага рэпартажу глядзіце на сайце «Звязды».

Правила проведения Рекламной игры «ВЫБИРАЙ И ВЫИГРЫВАЙ»

Настоящие правила проведения Рекламной игры **«Выбирай и выигрывай»** (далее – Правила), направленной на стимулирование реализации продукции на территории Республики Беларусь, производимой под товарным знаком «Twix», указанной в п. 1.7 Правил, разработаны в соответствии с Положением «О проведении рекламных игр на территории Республики Беларусь», утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 №51 (с изменениями и дополнениями), и определяют порядок проведения на территории Республики Беларусь Рекламной игры **«Выбирай и выигрывай»** (далее – Рекламная игра).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатор Рекламной игры: белорусско-эстонское совместное предприятие «ПРАЙМЭРИ» общество с ограниченной ответственностью (далее – «Организатор») с местом нахождения по адресу: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2. УНП101132766. Электронный адрес: **office@primary-jwt.by**.

1.2. Наименование Рекламной игры: «Выбирай и выигрывай».

1.3. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь. Приобрести Игровой продукт можно в любых объектах розничной торговли на территории Республики Беларусь, реализующих Игровой продукт.

1.4. Срок начала и окончания Рекламной игры, включая срок выдачи выигрышей и публикации результатов проведения Рекламной игры: с 01.11.2019 г. по 15.01.2020 г.

1.5. Период, в течение которого можно стать Участником Рекламной игры: с 1 ноября 2019 г. по 25 декабря 2019 г. включительно.

1.6. Состав комиссии по проведению Рекламной игры (далее – Комиссия):

председатель комиссии:

Куянцев Игорь Юрьевич, заместитель директора СП «ПРАЙМЭРИ» ООО;

члены комиссии:

Тимощенко Анна Сергеевна, ведущий специалист по связям с общественностью СП «ПРАЙМЭРИ» ООО;

Зарецкий Вячеслав Сергеевич, специалист по работе с клиентами СП «ПРАЙМЭРИ» ООО;

Абрамович Татьяна Владимировна, офис-менеджер СП «ПРАЙМЭРИ» ООО;

Русак Руслан Иванович, специалист по медиапланированию иностранного унитарного предприятие «Медиахауз».

1.7. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации которых проводится Рекламная игра:

Рекламная игра проводится в целях стимулирования реализации следующей продукции, производимой под торговым знаком TWIX (далее – Игровой продукт):

шоколадный батончик TWIX в упаковке массой нетто 55 грамм;

шоколадный батончик TWIX Ginger в упаковке массой нетто 55 грамм;

шоколадный батончик батончик TWIX X'tra в упаковке массой нетто 82 г.

2. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится Участником Рекламной игры:

2.1. К участию в Рекламной игре допускаются достигшие возраста 14 лет физические лица – граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь (имеющие вид на жительство на территории Республики Беларусь).

2.2. Участником Рекламной игры не может быть член комиссии по проведению Рекламной игры, а также лицо, состоящее в трудовых отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.

2.3. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими Правилами и принятие на себя обязательства соблюдать все их условия и требования.

2.4. Для участия в Рекламной игре необходимо в период времени с 1 ноября 2019 г. по 25 декабря 2019 г. (включительно):

2.4.1. Купить в объектах розничной торговли на территории Республики Беларусь 1 (один) любой Игровой продукт, получить товарный (кассовый) чек (далее – чек), подтверждающий его покупку.

2.4.2. Зарегистрировать чек на Сайте twixpromo.by (далее – Сайт) путем указания в регистрационной форме необходимых данных: личного номера мобильного телефона оператора сотовой связи Республики Беларусь, услугами которого пользуется Участник (МТС, А1, Life:)), адреса электронной почты, имени, фамилии, отчества, адреса фактического проживания Участника, указать дату совершения покупки и прикрепить фотографию чека, а также подтвердить свое согласие с настоящими Правилами путем проставления галочки в специальном окне Сайта. В случае успешной регистрации на странице Сайта выводится соответствующее сообщение.

2.4.3. Сохранить оригинал чека до окончания игры.

2.5. Участники, **которые приобрели Игровой продукт в торговой сети «Соседи» в период с 1 ноября 2019 г. по 15 декабря 2019 г. включительно** и в этот же период времени выполнили иные условия участия в игре согласно п. 2.4.1.–2.4.3 Правил, принимают участие в розыгрыше Дополнительных призов, а именно двух подарочных сертификатов 21vek+, стоимостью по 500 белорусских рублей каждый, действительных до 14.10.2020. Разыгрывается 7 (семь) Дополнительных призов.

2.6. Один и тот же номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты могут быть использованы для регистрации покупок только одного Участника.

2.7. Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре неограниченное количество раз при условии покупки Игрового продукта и выполнения требований, необходимых для участия в Рекламной игре.

2.8. Каждый Участник может выиграть не более одного Дополнительного, Еженедельного и Главного приза за весь период проведения Рекламной игры.

2.9. Участник должен сохранить чек до момента окончания Рекламной игры.

3. Состав и размер призового фонда и источники его формирования:

3.1. Призовой фонд Рекламной игры формируется Организатором в размере 20 741,52 (двадцать тысяч семьсот сорок один) белорусский рубль и 52 копейки. Источником формирования призового фонда являются денежные средства и имущество Организатора.

Призовой фонд Рекламной игры включает в себя призы (выигрыши), перечисленные ниже в Таблице № 1.

Таблица № 1:

№	Наименование призов	Количество, шт.	Цена за 1 единицу, бел. руб.	Всего, бел. руб.
1	Дополнительный приз: два подарочных сертифика 21vek + стоимостью по 500,00 бел. руб. каждый, действительные до 14.10.2020, а также денежные средства в размере 129,85 бел. руб., которые удерживаются Организатором для уплаты за Победителя подоходного налога с общей стоимости приза	7	1 129,85	7 908,95
2	Еженедельный приз: печенье песочное TWIX с карамелью, покрытое молочным шоколадом, 55 грамм, 40 штук в упаковке	16	32,12	513,92
3	Еженедельный приз: сертификат на горячий напиток в кофейне «Coffee Wanted», срок действия сертификата с 4 ноября 2019 года по 31 января 2020 года	16	5,00	80,00
4	Еженедельный приз: френч-пресс Aurora AU8006	16	16,80	268,80
5	Еженедельный приз: термокружка Peterhof 0,4 литра, цвет красный	16	21,90	350,40
6	Еженедельный приз: банка для сыпучих продуктов металлическая, размер 10,7x10,7x16,1	16	10,27	164,35
7	Главный приз: денежные средства в размере 5 000 бел. руб., а также денежные средства в размере 727,55 бел. руб., которые удерживаются Организатором для уплаты за Победителя подоходного налога с общей стоимости приза	2	5 727,55	11 455,10

4. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе порядок определения Победителей:

4.1. Розыгрыши призов проводятся в офисе Организатора по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2.

4.2. Розыгрыши призов проводятся следующим образом:

4.2.1. Розыгрыши Еженедельных призов проводятся согласно Таблице 2 среди Участников, которые выполнили условия п. 2.4.2 Правил в соответствующий период времени.

Таблица 2: розыгрыши Еженедельных призов

№	Дата и время розыгрыша	Розыгрыши проводятся среди Участников, которые зарегистрировали на Сайте чеки в период
1	6 ноября 2019 г. в 16.00	с 00:00:00 1 ноября по 23:59:59 5 ноября 2019 г.
2	13 ноября 2019 г. в 16.00	с 00:00:00 6 ноября по 23:59:59 12 ноября 2019 г.
3	20 ноября 2019 г. в 16.00	с 00:00:00 13 ноября по 23:59:59 19 ноября 2019 г.
4	27 ноября 2019 г. в 16.00	с 00:00:00 20 ноября по 23:59:59 26 ноября 2019 г.
5	4 декабря 2019 г. в 16.00	с 00:00:00 27 ноября по 23:59:59 3 декабря 2019 г.
6	11 декабря 2019 г. в 16.00	с 00:00:00 4 декабря по 23:59:59 10 декабря 2019 г.
7	18 декабря 2019 г. в 16.00	с 00:00:00 11 декабря по 23:59:59 17 декабря 2019 г.
8	27 декабря 2019 г. в 16.00	с 00:00:00 18 декабря по 23:59:59 25 декабря 2019 г.

В каждом розыгрыше разыгрывается по две единицы Еженедельного приза каждого вида в последовательности, указанной в Таблице № 1.

4.2.2. Розыгрыши Дополнительных призов проводятся согласно Таблице 3 среди Участников, которые **приобрели Игровой продукт в торговой сети «Соседи» в период с 1 ноября 2019 г. по 15 декабря 2019 г. включительно** и зарегистрировали чек на сайте, согласно п. 2.4.1.–2.4.3 Правил в соответствующий период времени.

Таблица 3: розыгрыши Дополнительных призов

№	Дата и время розыгрыша	Розыгрыши проводятся среди Участников, которые зарегистрировали на Сайте чеки в период
1	6 ноября 2019 г. в 16.30	с 00:00:00 01 ноября по 23:59:59 05 ноября 2019 г.
2	13 ноября 2019 г. в 16.30	с 00:00:00 06 ноября по 23:59:59 12 ноября 2019 г.
3	20 ноября 2019 г. в 16.30	с 00:00:00 13 ноября по 23:59:59 19 ноября 2019 г.
4	27 ноября 2019 г. в 16.30	с 00:00:00 20 ноября по 23:59:59 26 ноября 2019 г.
5	04 декабря 2019 г. в 16.30	с 00:00:00 27 ноября по 23:59:59 03 декабря 2019 г.
6	11 декабря 2019 г. в 16.30	с 00:00:00 04 декабря по 23:59:59 10 декабря 2019 г.
7	18 декабря 2019 г. в 16.30	с 00:00:00 11 декабря по 23:59:59 15 декабря 2019 г.

В каждом розыгрыше разыгрывается по одному Дополнительному призу.

4.3. Розыгрыш Главных призов проводится 27 декабря 2019 года в 17.00 среди всех Участников, которые выполнили условия участия в Рекламной игре в соответствии с п. 2.4. Правил в период времени с 01.11.2019 по 25.12.2019 г. включительно. В розыгрыше разыгрывается два Главных приза.

4.4. До начала каждого розыгрыша Комиссия составляет списки Участников, которые выполнили условия п. 2.4. Правил в соответствующий период времени и имеющих право участвовать в соответствующем розыгрыше, с указанием Порядкового номера регистрации, фамилии, имени, отчества Участников, а также даты и времени совершения покупки и регистрации чека на Сайте.

Порядковый номер регистрации присваивается каждому зарегистрированному чеку Участника в хронологическом порядке в зависимости от даты и времени регистрации чека на Сайте.

4.5. Для каждого розыгрыша призов Организатором используется лототрон и набор шаров в количестве 10 штук с номерами от 0 по 9. Определение выигрышных номеров получателей призов происходит путем их формирования справа налево из номеров шаров, поочередно извлекаемых из барабана.

Для определения цифры первого справа разряда выигрышного порядкового номера помещаются в лототрон шары с номерами от 0 по первую справа цифру последнего порядкового номера Участника игры в списке. Из барабана извлекается один шар. Номер извлеченного шара вносится в протокол и записывается в первый справа разряд формируемого выигрышного номера. После этого в барабан загружаются все десять шаров, шары перемешиваются, и из барабана извлекается шар, номер которого определяет цифру следующего разряда выигрышного номера. Номер шара вносится в протокол, в соответствующий разряд выигрышного номера.

Подобным образом шары извлекаются до тех пор, пока полученная комбинация цифр разрядов не попадает в диапазон соответствующих разрядов порядковых номеров в списке Участников.

Участник, на чей зарегистрированный порядковый номер регистрации приходится сформированный выигрышный номер, является Победителем, имеющим право на получение соответствующего приза.

Таким образом определяются Победители всех призов всех розыгрышей.

5. Срок и способ информирования Победителей:

5.1. Победители извещаются о выигрыше посредством отправки уведомлений на зарегистрированный адрес электронной почты Участника и посредством отправки SMS-сообщения на номер мобильного телефона, указанный ими при регистрации на Сайте, в срок не позднее 31 декабря 2019 года. Также Организатор оставляет за собой право дополнительно уведомлять Победителей любым удобным ему способом: телефонным звонком, почтовым отправлением и др.

6. Место, порядок и срок выдачи выигрышей:

6.1. Для получения Дополнительных и Еженедельных призов Победителям необходимо не позднее 10 января 2020 г. явиться в офис Организатора по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2 (режим работы Организатора по выдаче призов: рабочие дни – с 10.00 до 17.00; суббота 28 декабря 2019 года – с 10.00 до 13.00), предварительно связавшись с Организатором по телефону + 375 17 347 10 19 (звонок платный, в соответствии с тарифами операторов, которыми пользуется Участник), предоставить документ, подтверждающий личность (паспорт или вид на жительство), оригиналы зарегистрированных чеков, на регистрацию которых пришелся выигрыш. Призы выдаются Организатором Победителю в день обращения при условии соблюдения Победителем правил Рекламной игры.

6.2. Все Еженедельные Призы Победитель вправе получить самостоятельно в порядке, предусмотренном п. 6.1 Правил. По желанию Победителей – по их письменному требованию, направленному в адрес Организатора на почтовый адрес: 220030, г. Минск, пер. Казарменный 4, пом. 2 или посредством электронного письма на электронный адрес Организатора (office@primary-jwt.by) в срок не позднее 3 января 2020 г. указанные призы отправляются Организатором Победителям нарочными (курьерами) либо по почте с использованием услуг РУП «Белпочта» в срок не позднее 10 января 2020 г. При доставке призов нарочными (курьером) приз выдается по предъявлении документа, удостоверяющего личность и оригинала зарегистрированного чека, на который пришелся выигрыш. При отправке Победителю призов по почте Организатор считается выполнившим свои обязательства по выдаче приза в день соответствующего почтового отправления. Расходы по доставке призов возлагаются на Организатора.

6.3. Для получения Главного Приза Победителю необходимо не позднее 10 января 2020 г. явиться в офис Организатора по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2 (режим работы Организатора по выдаче призов: рабочие дни – с 10.00 до 17.00; суббота 28 декабря 2019 года – с 10.00 до 13.00), предварительно связавшись с Организатором по телефону + 375 17 347 10 19 (звонок платный, в соответствии с тарифами операторов, которыми пользуется Участник); предоставить документ, подтверждающий личность (паспорт или вид на жительство); а также Договор, подтверждающий наличие у Победителя счета в белорусских рублях, заключенный Победителем с одним из банков Республики Беларусь; предъявить оригинал зарегистрированного чека, на регистрацию которого пришелся выигрыш и оформить (подписать) документы, связанные с выдачей приза. После этого Организатор выдает Главный приз путем перечисления причитающихся к выплате Победителю денежных средств в безналичном порядке на счет соответствующего Победителя в срок не позднее 15 января 2020 г.

6.4. При невыполнении Победителями условий и сроков получения призов они лишаются права на получение соответствующего приза.

6.5. Организатор при выдаче Главных и Дополнительных призов признается налоговым агентом и удерживает из денежной части приза подоходный налог, причитающийся к уплате Победителями в связи с получением приза.

6.6. Получение призов несовершеннолетними Победителями осуществляется с письменного согласия законных представителей несовершеннолетних, чьи полномочия должны быть надлежащим образом подтверждены перед Организатором.

6.7. Организатор не оплачивает Победителям расходы, связанные с проездом к месту получения приза или в офис Организатора.

6.8. В случае если Победитель не может явиться в офис Организатора для совершения предусмотренных Правилами процедур лично соответствующие действия может совершить от его имени его доверенное лицо по предъявлении документа, удостоверяющего личность, и надлежащим образом заверенной доверенности, а также оригинала зарегистрированного чека, на который пришелся выигрыш.

6.9. Призы не подлежат выдаче Участнику иначе как в порядке, предусмотренном Правилами. В случае отказа Участника от получения приза, невыполнения Участником требований настоящих Правил или неполучения им приза в установленные сроки и в установленном порядке, Участник теряет право на получение приза, и причитающийся Победителю приз остается у Организатора. Призы не могут быть востребованы Победителями повторно, денежная компенсация им не выплачивается.

7. Прочие условия:

7.1. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» до начала Рекламной игры.

7.2. Результаты проведения Рекламной игры публикуются в газете «Звязда» не позднее 31 декабря 2019 г.

7.3. Информацию о Правилах и условиях участия в Рекламной игре можно получить на Сайте twixpromo.by, а также по телефону горячей линии (телефон для справок по вопросам проведения Рекламной игры) +375 17 239 07 19 с 10.00 до 18.00 ежедневно без выходных. Звонок платный, в соответствии с тарифами операторов, которыми пользуется Участник.

7.4. Организатор не несет ответственности за:

7.4.1. Ошибки, допущенные Участниками Рекламной игры и за достоверность сведений и персональных данных, указанных Участниками при регистрации.

7.4.2. Невозможность связаться с Участником в случае недостоверности информации, предоставленной Участником.

7.4.3. Невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с участием в Рекламной игре и получением призов.

7.4.4. Неознакомление Участников с настоящими Правилами и условиями участия в Рекламной игре, а равно их неознакомление с результатами проведения Рекламной игры.

7.4.5. Неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и /или сведений, необходимых для получения призов.

7.4.6. За работу сети интернет при ее использовании Участником (например, за работу компаний, предоставляющих услуги сети интернет Участнику) и операторов сотовой подвижной электросвязи (плохое соединение с оператором и т. д.).

7.5. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рассматриваются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.6. Все возможные претензии Участников Рекламной игры в отношении организации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору.

7.7. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники соглашаются с тем, что их имена, отчества, фамилии, фотографии, видео-, аудио- и иные материалы о них могут быть использованы Организатором в любых рекламных и (или) информационных материалах, связанных с проведением Рекламной игры, без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. Победитель Рекламной игры дает свое согласие на интервью в средствах массовой информации и съемку для рекламных материалов, подготовленных в связи с проведением данной Рекламной игры, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные материалы принадлежат Организатору.

Свидетельство № 3668 о регистрации Рекламной игры, зарегистрированной 28 октября 2019 г., выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

БТА БАНК

Бухгалтерский баланс на 1 октября 2019 г.

Наименование банка ЗАО «БТА Банк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.10.2019	01.01.2019
1	2	3	4	5
1	**АКТИВЫ**			
2	Денежные средства	1101	10 022	5 689
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	-	-
4	Средства в Национальном банке	1103	20 047	13 488
5	Средства в банках	1104	33 550	6 536
6	Ценные бумаги	1105	32 241	32 890
7	Кредиты клиентам	1106	178 117	136 048
8	Производные финансовые активы	1107	317	-
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	-	-
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	9 394	9 570
11	Доходные вложения в материальные активы	1110	794	802
12	Имущество, предназначенное для продажи	1111	-	-
13	Отложенные налоговые активы	1112	-	-
14	Прочие активы	1113	696	1 096
15	**ИТОГО активы**	**11**	**285 178**	**206 119**
16	**ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**			
17	Средства Национального банка	1201	-	-
18	Средства банков	1202	24 778	32 929
19	Средства клиентов	1203	185 636	105 172
20	Ценные бумаги банка	1204	26 370	20 820
21	Производные финансовые обязательства	1205	-	-
22	Отложенные налоговые обязательства	1206	-	-
23	Прочие обязательства	1207	529	497
24	**ВСЕГО обязательства**	**120**	**237 313**	**159 418**
25	**СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ**			
26	Уставный фонд	1211	24 747	24 747
27	Эмиссионный доход	1212	-	-
28	Резервный фонд	1213	1 307	1 246
29	Фонды переоценки статей баланса	1214	8 214	8 209
30	Накопленная прибыль	1215	13 597	12 499
31	**ВСЕГО собственный капитал**	**121**	**47 865**	**46 701**
32	**ИТОГО обязательства и собственный капитал**	**12**	**285 178**	**206 119**

Отчет о прибылях и убытках на 1 октября 2019 г.

Наименование банка ЗАО «БТА Банк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.10.2019	01.10.2018
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы	2011	11 600	7 884
2	Процентные расходы	2012	7 406	3 914
3	Чистые процентные доходы	201	4 194	3 970
4	Комиссионные доходы	2021	5 889	4 091
5	Комиссионные расходы	2022	462	278
6	Чистые комиссионные доходы	202	5 427	3 813
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203	-	-
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	(433)	(147)
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	1 757	1 296
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	232	14
11	Чистые отчисления в резервы	207	750	(340)
12	Прочие доходы	208	189	160
13	Операционные расходы	209	8 721	7 984
14	Прочие расходы	210	418	247
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211	1 477	1 215
16	Расход (доход) по налогу на прибыль	212	318	224
17	**ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)**	**2**	**1 159**	**991**

Председатель Правления Доронкевич А. В.

Главный бухгалтер Ковалева Т. Н.

Дата подписания: 8 октября 2019 года

ЗАО «БТА Банк». Лицензия НБ РБ № 17 от 28.05.2013 г. УНП 807000071

Утерянные страховые полисы карта международного моторного страхования «Зеленая карта» серии BY/07/14148198–14148202, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств РБ серия ВВ 6394964–6394980, форма 2РП, 2РН универсальный серия ПЕ 0381106, 0381117-0381126, 0381128, 0381130, 0381135-0381138, 0381140-0381145, 0381147-0381155, квитанция о приеме наличных денежных средств формы 1-СУ серия СВ 2309715-2309744 страховой компании «Промтрансинвест» считать недействительными.

Утерянные страховые полисы по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БМ № 0897583, 0897585, 0804354, 0804380, 0804924, 0834714, 0860909, 0862325, страховое свидетельство по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории РБ серии ВВ № 2934316, 4933045 филиала СООО «Белкоопстрах» в г. Минске № 2 считать недействительными. УНП 100706519

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению **ОАО «Завод Рембыттехника»** (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже **индивидуального капитального гаража** *(составные части и принадлежности: подвал)* с инв. № 630/С-73636 общей площадью 43,5 кв. м, расположенный по адресу: г. Молодечно, гаражный потребительский кооператив № 14 г. Молодечно, 4 м.

Условия продажи:

1. улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наведение на нем порядка, в течение трех месяцев с момента подписания акта приема-передачи недвижимого имущества;

2. поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока использования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

3. обращение в течение одного месяца с даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество (в случае отчуждения незарегистрированного объекта – с даты подписания акта приема-передачи) в районный исполнительный комитет для получения разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки) либо информирование соответствующего исполнительного комитета в указанный срок об отсутствии такой необходимости;

4. разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

5. проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное не установлено решением районного исполнительного комитета;

6. использование земельного участка в строгом соответствии с действующим законодательством;

7. запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупателем в эксплуатацию;

8. обеспечение безопасности и ограничения доступа с момента подписания актов о приеме-передаче.

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 2 849,12 бел. руб. (*Цена снижена на 20 %.)* Задаток 10 % от начальной цены (**284,91** бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 10 (десяти) процентов. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 23.12.2017, 30.04.2019. Аукцион состоится **12.11.2019** в **14.00** по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **11.11.2019 до 16.00** по указанному адресу. **Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.**

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор аукциона	ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
Продавец	ОАО «Белхим», 220048, г. Минск, ул. Короля, 34, тел. 8-017-306-20-04

Предмет аукциона
Лот №1 – объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, по адресу: г. Минск, ул. Платонова 18, в следующем составе:

Наименование (назначение)	Общая пл., кв. м	Инв. номер
Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Литер Е 1/к	1 180,4	500/С-27789
Здание административно-хозяйственное. Литер А 1/к	59,8	500/С-4417
Здание специализированное автомобильного транспорта. Литер Щ 1/к	60,4	500/С-43354
Здание неустановленного назначения. Литер Д 1/к	9,9	500/С-27785
Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Литер Н 1/к.	81,8	500/С-43352
Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Литер Ж 1/бл, к	120,2	500/С-27784
Здание административно-хозяйственное. Литер М 1/к	48,4	500/С-27787
Здание специализированное автомобильного транспорта. Литер Ц 1/к	40,9	500/С-43355
Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Литер П 1/к	29,6	500/С-43353
Здание административно-хозяйственное	90,2	500/С-43351
Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Литер Л 1/бл.	146	500/С-27782
Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Литер З 1/к	364,8	500/С-27786
Здание административно-хозяйственное. Литер В 1-2/к, бл.	1 025,3	500/С-7993
Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Литер К 1/к	659,6	500/С-27788
Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Литер И 1/к	609,4	500/С-27783

Сведения о земельном участке: пл. **1,0659** га, предоставлен продавцу на праве временного пользования по 31.07.2020 г. для эксплуатации административных и складских зданий и сооружений. Ограничения (обременения) прав: охранная зона газоснабжения, площадь 0,0245 га

Начальная цена с НДС 20 % – 2 526 720,00 бел. руб. (снижение 30 %)

Обременение: частичная аренда, залог. С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона **WWW.CPO.BY**

Задаток 5 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки».

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после проведения аукциона.

Условия оплаты предмета аукциона: если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение **30 (тридцати) календарных дней** после заключения договора купли-продажи.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов WWW.CPO.BY.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия.

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 13.09.2019 г.

Аукцион состоится 19.11.2019 в 11.00 по адресу: **г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 15.11.2019 до 17.00** по указанному адресу.

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. E-mail: auction@cpo.by

---

Центр Промышленной Оценки

- **Организация аукционов**
- **Оценка всех видов имущества**

Извещение о проведении аукциона

Организатор аукциона	ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
Продавец	ОАО «Автокомбинат № 6», 220029, г. Минск, пер. Физкультурный, 22

Предмет аукциона: транспорт, бывший в употреблении, по адресу: г. Минск, ул. Ванеева, 29

№ лота	Наименование
1	Грузовой специальный самосвал MAZ 551605-271, рег. знак АК 5296-7, 2011 г. в.

Начальная цена без НДС – 15 700,00
(шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 785,00)

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Звязда» 19.09.2019 г.

Аукцион состоится 18.11.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 14.11.2019 до 17.00 по указанному адресу

№ лота	Наименование
2	Грузопассажирский универсал Volkswagen Caddy, 2010 г., рег. знак АК 0263-7

Начальная цена без НДС – 15 400,00
(шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 770,00)

Аукцион состоится 03.12.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 29.12.2019 до 17.00 по указанному адресу

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, Валюкевич Владимир Аркадьевич, контактный телефон +37529 623 22 96

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи	**15** (пятнадцать) рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее **30 (тридцати) дней** со дня проведения торгов, если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов определяются ст. 127-128 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»

Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и оплатить установленное вознаграждение организатору в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42.
E-mail: auction@cpo.by

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 3» проводит 29.11.2019 года в 10.00 повторный открытый аукцион по продаже объектов основных средств:

Лот № 1

Сведения о предмете аукциона	Начальная цена продажи со снижением на 50 %, бел. руб., без НДС	Местонахождение имущества	Сумма задатка, бел. руб.
19 зданий и сооружений производственной базы*	1019004,03	Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Бахарова, 274А	101900,00

Лот № 3

Сведения о предмете аукциона	Начальная цена продажи со снижением на 90 %, бел. руб., без НДС	Местонахождение имущества	Сумма задатка, бел. руб.
15 зданий, 10 сооружений, 1 единица оборудования и зеленые насаждения битумной базы*	23 138,10	Могилевская обл., Бобруйский р-н, южнее д. Ковали (в районе ст. Телуша)	2313,00

* список основных средств находится на сайте ОАО «ДСТ № 3» www.dst3.by

в 15.00 повторный открытый аукцион по продаже объектов основных средств:

	Сведения о предмете аукциона	Начальная цена продажи бел. руб., без НДС	Местонахождение имущества	Сумма задатка, бел. руб.
Лот № 1	Бульдозер «ДЗ-110», тип ТС – бульдозер гусеничный, 1988 г. в.	6 300,00	Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Гоголя, 156	630,00
Лот № 4	Прицеп «2 ПТС-4.5», тип ТС – прицеп тракторный, 1998 г. в.	1 500,00		150,00
Лот № 5	Здание мобильное «М-К1-3», тип ТС – прицеп, 2000 г. в.	1 700,00		170,00

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его местонахождение и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.
2. Дата, время и место проведения аукциона: 29.11.2019 в 10.00 и 15.00 по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.
3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, находящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. При подаче заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть перечислена сумма задатка: р/с BY54BPSB 3012 1192 4101 1933 0000, код BPSBBY2X в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, ОКПО 03454762.
5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; дата: 26.11.2019 г.; время: 17.00.
6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты проведения аукциона.
7. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней после проведения аукциона.
8. Извещения о проведении открытого аукциона по продаже имущества ОАО «ДСТ № 3» опубликованы в газете «Звязда», на сайте ОАО «ДСТ № 3» www.dst3.by.

Крынічка

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15



Сібірскі спосаб пасадкі часнаку — ураджай гарантаваны

Нягледзячы на суровую зіму і неадназначнае лета, сібіракі вырошчваюць азімы часнок замест яравога: у яго і ўраджайнасць вышэйшая і спее раней.

Урадлівасць гэтай культуры шмат у чым залежыць ад якасці пасяўнога матэрыялу. Не варта саджаць на зіму той часнок, які аднекуль узяўся ў вас у халадзільніку. Пажадана падабраць раянаваны сорт.

Для пасадкі выбірайце буйныя непашкоджаныя зубкі. Абавязкова правядзіце іх дэзінфекцыю ў растворы марганцоўкі або попелу (250 г попелу раствարыце ў 1 л вады і пракіпяціце 30 хвілін, выкарыстоўвайце пасля астывання).

Вялікія галоўкі часнаку вырастаюць толькі з буйных зубкоў, прычым вонкавых, а ўнутраныя лепш ужыць у ежу.

Шмат чаго залежыць і ад часу пасадкі. Калі высадзіць часнок занадта рана, наземная частка, якая хутка ўтвараецца, можа замерзнуць ад першых замаразкаў. Позняя пасадка не дае зубку добра ўкараніцца, што таксама можа прывесці да гібелі расліны. Таму рэкамендуецца высаджваць часнок за 30—45 дзён да надыходу ўстойлівых халадоў.

Для пасадкі часнаку лепш за ўсё прыдатныя суглінкавыя з нізкай кіслотнасцю або нейтральныя глебы. На іх не павінна застойвацца вільгаць, інакш зубкі могуць згніць. Лепшыя папярэднікі для часнаку — агуркі, кабачкі і капуста.

У залежнасці ад памераў зубкоў рэгулюецца глыбіня іх высадкі (3—4 см — дробныя, 6—7 см — буйныя). Каб карані раслін маглі нармальна развівацца, зубкі трэба высаджваць на адлегласці не менш за 5 см адзін ад аднаго.

Пасля пасадкі замульчыруйце часнок лісцем або сухой травой. На працягу зімы сачыце за снежным покрывам на градцы. Калі яно невялікае, дадаткова прыкрыйце пасадку лапнікам або падсыпце снегу.

Хочаце шмат парэчак? Насушыце бульбяных лупін

Лупіны бульбы — багатая крыніца крухмалу, які так патрэбны парэчкам. Ад яго іх ягады вырастаюць да памеру вішні.

Таму вазьміце за правіла не выкідваць бульбяныя лупіны, а збіраць, сушыць і захоўваць да патрэбных часоў.

Дарэчы, лупіны выдатна сохнуць на батарэі або проста раскладзеныя ў адзін пласт на падаконніку. Захоўваць іх лепш у мяшочках з матэрыі.

Усю вясну і лета закопвайце сухія бульбяныя лупіны пад кусты ці заварвайце іх кіпенем, і астуджаны адвар выкарыстоўвайце для паліву парэчак.

Таксама бульбяныя ачысткі можна выкарыстоўваць у якасці ўгнаення пры пасадцы капусты і агуркоў. Для гэтага іх размочваюць і здрабняюць у кашку. Пры падрыхтоўцы лунак, «бульбяную кашу» закладваюць на дно, прысыпаюць зверху зямлёй, а затым высаджваюць расаду.

Парады бывалых

Палепшыць урадлівасць глебы нескладана

Смеючыся, паміж сабой садоўнікі кажуць, што, маўляў, кожны ў сваім садзе «танчыць свой танец», каб зрабіць глебу больш урадлівай.

Нашы суседзі ўсю зямлю, не занятую дрэвамі і ягаднікам, паступова на глыбіню больш за паўметра запаўняюць рознымі арганічнымі адходамі, фарміруючы грады на працягу ўсяго часу, пакуль капаць можна.

Пачыналі ўсё з 2—3 сантыметраў падзолу. А цяпер у іх фактычна няма ўжо ні адной градкі, дзе б ўрадлівы пласт не дасягаў 40—50 см. Зямля рассыпаецца, багатая дажджавымі чарвякамі — жывая, словам, зямля. У такую граду ідзе літаральна ўсё: выпалатае пустазелле, драўняныя адходы, тое што не трэба на кухні, аж да пасуднай вады.

Усё, вядома, прыкрываецца адразу глебай, а на паверхню грады пластом 10—15 см насыпаюць урадлівую зямлю з двух-трохгадовых град. На такую апрацоўку зямлі сышло, вядома, нямала гадоў і фізічнай працы. Цяпер ужо паўторна пералапачваюць і абмешваюць арганікай, якая перагнівае, тоўсты пласт глебы, яна стане яшчэ больш урадлівай.

Даты Падзеі Людзі

30 КАСТРЫЧНІКА

У краіне

1921 год — у Мінску адкрыты Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. Першым рэктарам БДУ быў У. Пічэта. Першапачаткова ўніверсітэт меў пяць факультэтаў: сельскагаспадарчы, фізіка-матэматычны, медыцынскі, грамадскіх навук і рабочы (адкрыўся раней за астатнія — 17 чэрвеня). Першым дэканам факультэта грамадскіх навук стаў У. М. Ігнатоўскі, медыцынскага факультэта — М. Б. Кроль. Першая лекцыя ў БДУ была прачытана 31 кастрычніка 1921 года былым прафесарам МДУ Д. П. Канчалоўскім і была прысвечана культуры Міжземнамор'я ў эпоху Рымскай імперыі. На момант адкрыцця ў БДУ працавалі 14 прафесараў, 49 выкладчыкаў і 10 асістэнтаў.

1939 год — у Беластоку падчас работы Народнага сходу была прынята Дэкларацыя аб устанаўленні савецкай улады на ўсёй тэрыторыі Заходняй Беларусі, аб уключэнні Заходняй Беларусі ў склад СССР і ўз'яднанні Заходняй Беларусі з БССР.

1989 год — створаны Нясвіжскі гісторыка-краязнаўчы музей. Экспазіцыя размяшчаецца ў пяці экспазіцыйных і дзвюх выставачных залах. Фонды музея складаюць калекцыі жывапісу, графікі, нумізматыкі, этнаграфіі, баністыкі, ткацтва і адзення, рукапісныя і друкаваныя матэрыялы, фатаграфіі.

1994 год — у вёсцы Дудзічы Пухавіцкага раёна (былы маёнтак выдатных дзеячаў беларускай культуры Ельскіх) адкрыты Музей матэрыяльнай культуры.

У свеце

1924 год — нарадзіўся Уладзімір Леанідавіч Гуляеў, савецкі і расійскі кінаакцёр, заслужаны артыст РСФСР. Здымаўся ў фільмах «Чужая радня», «Старшыня», «Брыльянтавая рука», «Вясна на Зарэчнай вуліцы» і іншых. Памёр у 1997 годзе.

1938 год — мільёны амерыканцаў былі да смерці перапалоханыя, калі з перадачы радыёстанцыі CBS даведаліся пра тое, што на іх краіну напалі марсіяне. Перапалох выклікала... радыёпастаноўка рамана Герберта Уэлса «Вайна светаў». Слухачы прынялі спектакль за рэальны рэпартаж з месца падзей. Аўтары пастаноўкі вырашылі перанесці дзеянне рамана ў Нью-Джэрсі 1938 года. А сам спектакль перарываўся прагнозам надвор'я, канцэртам, выпускам навін — так было задумана. У прыватнасці, рэпарцёр CBS2 Філіпс перадаваў аб прызямленні металічнага цыліндра ў мястэчку Гроверс-Мілі акругі Мёрсер. «Неўзабаве цыліндр трансфармаваўся ў машыну, якая цеплавымі праменямі спапяляла ўсё вакол...» Філіпс нешта крычаў, спрабаваў патушыць мабільную студыю, затым сувязь перарвалася — словам, была поўная ілюзія рэальнасці падзей. Пазней пісалі, што пастаноўку слухала каля шасці мільёнаў чалавек і прыблізна пятая частка з іх прыняла яе за рэальныя навінныя рэпартажы. Да 40-й хвіліны многія ўжо не слухалі радыё, таму што цэлыя сем'і барыкадаваліся са зброяй у падвалах сваіх дамоў або спешна збіраліся з'ехаць на захад краіны. Аўтамабільныя пробкі на выездах з Нью-Ёрка, Трэнтана і Філадэльфіі расцягнуліся амаль на 100 кіламетраў.

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	8.05	17.41	9.36
Віцебск —	7.58	17.27	9.29
Магілёў —	7.55	17.31	9.36
Гомель —	7.48	17.32	9.44
Гродна —	8.19	17.56	9.37
Брэст —	8.16	18.01	9.45

Месяц

Маладзік 28 кастрычніка.
Месяц у сузор'і Стральца.

Імяніны

***Пр.** Аляксандра, Андрэя, Антона, Дзям'яна, Кузьмы.*
***К.** Анжэлы, Андрэя, Эдмунда.*

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА


Геамагнітныя ўзрушэнні
22 гадз.
01 гадз.
04 гадз.
07 гадз.
10 гадз.
13 гадз.
16 гадз.
19 гадз.
ВІЦЕБСК 756мм рт.сл. -3..-1°C 0..+2°C
ГРОДНА 757мм рт.сл. -5..-3°C +1..+3°C
МІНСК 750мм рт.сл. -3..-1°C +2..+4°C
МАГІЛЁЎ 753мм рт.сл. -5..-3°C +1..+3°C
БРЭСТ 758мм рт.сл. -1..+1°C +6..+8°C
ГОМЕЛЬ 757мм рт.сл. -5..-3°C +1..+3°C
Абазначэнні:
🟦 — няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў
🟨 — невялікія геамагнітныя ўзрушэнні
🟥 — слабая геамагнітная бура
🟥 — малая геамагнітная бура
...у суседзяў
ВАРШАВА +6..+8°C
ВІЛЬНЮС +5..+7°C
КІЕЎ +3..+5°C
МАСКВА -3..-1°C
РЫГА +5..+7°C
С.-ПЕЦЯРБУРГ 0..+2°C

УСМІХНЕМСЯ

— Я сабе новы камп'ютар сабраў.
— Ужо чацвёрты?
— Ага!
— А ты ўпэўнены, што гэта ты іх збіраеш, а не яны праз цябе размнажваюцца?..

Фізічны сэнс паняцця «бясконцасць» я ўсвядоміў, калі вырашыў перабіць уручную ўсіх камароў на лесвічцы.

— Сярога, а як маецца Светка, у вас было такое вялікае каханне?
— Скончылася каханне.
— Расталіся?
— Не, пажаніліся.

«Ты» або «вы» прынята казаць у залежнасці ад колькасці падбародкаў у суразмоўцы. Калі адзін падбародак, то «ты», калі шмат, то «вы».


caricatura.ru

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.
Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пісьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі: 287 18 81.
Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.
http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by
ПРЫЁМ РЭКЛАМЫ тэл./факс: 287 17 79, e-mail: reklama@zviazda.by
Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 14.804. Індэкс 63850. Зак. № 3532.
Нумар падпісаны ў 19.30 29 кастрычніка 2019 года.
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12